

НОВЫЯ ПАМЕРЫ МІНІМАЛЬНЫХ СПАЖЫВЕЦКІХ БЮДЖЭТАў ЗАЦВЕРДЖАНЫ ў БЕЛАРУСІ

У Беларусі ўстаноўлены памеры мінімальных спажывецкіх бюджэтаў у сярэдніх цэнах верасня 2010 года для васьмі сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва. Гэтыя нарматывы будучэ дзейнічаць з 1 лістапада 2010 года па 31 студзеня 2011 года, па ведамлі карэспандэнту БЕЛТА ў адрэзе комплексных праблем развіцця сацыяльна-працоўнай сферы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

Сярэднедушава мінімальны спажывецкі бюджэт сям'і з чатырох чалавек з 1 лістапада гэтага года складзе Вр459 тыс. 620 у разліку на месца (з 1 жніўня па 30 кастрычніка 2010 года — Вр448 тыс. 520). Сярэднедушава МСБ сям'і з чатырох чалавек служыць асновай для вызначэння права грамадзян на атрыманне льготных крэдытаў і субсідый на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў.

Новы МСБ сям'і з чатырох чалавек павялічыўся на 2,5 працэнта. Гэта абумоўлена ростам цэнаў на харчовыя і прамысловыя тавары, а таксама тавараў на паслугі, якія ўваходзяць у спажывецкія кошты. Акрамя таго, зацверджаны сярэднедушава мінімальны спажывецкі бюджэты маладой сям'і з трох чалавек — Вр473 тыс. 920, працаздольнага насельніцтва — Вр575 тыс. 960, пенсіянераў — Вр478 тыс. 250, студэнтаў — Вр437 тыс. 430, дзяцей ва ўзросце ад 3 гадоў — Вр364 тыс. 120, дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — Вр443 тыс. 910, дзяцей ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў — Вр514 тыс. 890.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыв ААТ «Белтрансгаз» з 50-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыв ААТ «Белтрансгаз» са змянальнай датай — 50-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе кіраўніка Беларускай дзяржавы.

«Сёння ААТ «Белтрансгаз» — эканамічна эфектыўная газатранспартная структура паліўна-энергетычнага комплексу Беларусі. Дзякуючы вам блакітнае паліва падаецца ў вытворчыя карпусы і жылля дачы, балынічкі і іншыя сацыяльна-культурныя ўстановы па ўсёй краіне», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэзідэнт падкрэсліў, што «Белтрансгаз» з'яўляецца надзейным партнёрам у міжнароднай сістэме транспартнай газу. Па магістральных трубаправодах, якія праходзяць па тэрыторыі рэспублікі, ажыццяўляюцца транзітныя пастаўкі расійскага прыроднага газу ў Калінінградскую вобласць, Літву, Украіну, Польшчу.

Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць, што высокі прафесіяналізм, адказнасць і вопыт дадуць магчымасць калектыву выканаць усе пастаўленыя задачы на карысць прадпрыемства і краіны.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў працаўнікам і ветэранам прадпрыемства моцнага здароўя, шчасця, новых здзяйсненняў у імя працітанна роднай Беларусі, а іх сям'ям — радасці, удачы і дабрабыту.

УЛАДЗІМІР СЯМАШКА ЛІЧЫЦЬ ГОРШЫМ ВАРЫЯНТАМ ДЛЯ БЕЛАРУСІ ПРАПАНОВУ РАСІІ ПА НАФТАВЫХ ПОШЛІНАХ

Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка лічыць горшым варыянтам для Беларусі прапанову Расіі па нафтавых пошлінах. Аб гэтым ён заявіў журналістам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

На думку першага віцэ-прэм'ера, «гэта краіны, найгоршы варыянт для Беларусі, магчыма, крыху лепшы за той, што ёсць сёння». У цэлым ён не ставіць каментарыяў, ход перагавораў па пытаннях адмены Расійяй пошліны на нафту ў абмен на пошліны на нафтапрадукты з Беларусі.

«Мы выжылі ў гэтай сітуацыі дзякуючы дапамозе Венесуэлы. Мы працуем з кастрычніка са 100-працэнтнай загрузкай НПЗ і рэнтабельна працуем», — кажаць ён. Таму калі «будзе крыху лепш, значыць, будзем працаваць яшчэ лепш». Але пакуль Беларусь не падпісала пагадненне па нафтапошлінах, «мы яго абмяркоўваем, таму што лічым несправядлівым спгананне пошлін пры стварэнні адзінай эканамічнай прасторы». Гэта разумеюць калегі па Мытным саюзе, «але вельмі спрабуюць праз вывазную пошліну пад 100 працэнтаў увезці, але гэта таксама несправядліва».

У кожнае нафтапрапрацоўчае прадпрыемства штогод укладваецца \$150—200 млн, падкрэсліў першы віцэ-прэм'ер. У канцы 2012-га, у 2013 годзе Мазырскі НПЗ і «Нафтан» будуць працаваць з глыбінёй перапрацоўкі нафты 92—93 працэнты. «Гэта будуць заводы — вышэйшы п'ятак, калі з адной тоны нафты атрымаваецца 920—930 кг светлых нафтапрадуктаў — бензіну, газы, дызельнага», — кажаць ён. Пры гэтым толькі 8—7 працэнтаў у астатку прыпадае на нафтыяны кокс. Сёння гэта сусветны ўзровень нафтапрапрацоўкі, і ён дорога каштуе. «І калі Беларусь укладвае ў гэта грошы, дзяржава дапамагае прадпрыемствам, дае ім льготы і прэфэрэнцыі, то чаму краіна не мае права атрымаваць з гэтай нафтавай перапрацоўкі пошліны», — кажаць Уладзімір Сямашка. Гэта птанне Беларусь ставіла і працягвае ставіць перад сваімі расійскімі партнёрамі.

«Нас паставілі ў такіх умовах, што тры чвэрці нафты з Расіі паступае з пошлінай, і якая розніца паміж цям, дзе яе купляць», — лічыць першы віцэ-прэм'ер. У сувязі з гэтым Беларусь шукае сыравіну там, дзе танней. Уладзімір Сямашка таксама адзначыў высокую якасць венесуэльскай нафты «Санта-Барбара» ў параўнанні з расійскай нафтай Urals. Таму з-за розных умоў куды нафты сёння для Беларусі перапрацоўка венесуэльскай нафты выгадна. «Разважлівасць і эканаміка патрабуюць, каб мы працавалі з тым, што дае большы эканамічны эффект».

ГАНАРНЫ ДЗЯРЖАўНЫ СЦЯГ БЕЛАРУСІ ПРЫСУДЖАНЫ БДТУ

За асаблівае дасягненні ў сацыяльна-культурным развіцці, шматгадоваю плённую дзейнасць па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў і ў сувязі з 80-годдзем з дня заснавання ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт» прысуджаны Ганаровы дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Адаведны указ № 545 падпісаў 25 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара.

БЕЛАРУСЬ ГАТОВА ДА НАРОШЧВАННЯ ПРАКТЫЧНАГА ДЫЯЛОГА З УСІМІ КРАІНАМІ СВЕТУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Італія была сроду першых, хто працягнуў крок дапамогі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць італьянскім сям'ям і дабрачынным арганізацыям, якія прымаюць у сябе на аздараўленне беларускіх дзяцей: «Гэта прыклад сапраўднай бескарысліваасці і міласэрнасці».

Прэзідэнт Беларусі выказаў удзячнасць за ўклад у аздараўленне беларускіх дзяцей, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС, таксама грамадзянам і ўраду Ірландыі. Давярчыя граматы Прэзідэнту ўчора ўручыла Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Ірландыі ў Літве і Беларусі па сумашчальніцтве Філамена Мурнаган.

Беларусь бачыць вылікі перспектывы ўзаемадзейняў і сферы энергетыкі з Латвіяй, Эстоніяй і Даніяй. Беларусь вітае павышэнне ўзроўню дыпламатычнага прадстаўніцтва Эстоніі ў Мінску. Надзвычайны і Паўнамоцны Паслом Эстоніі ў Беларусі назначаны Яак Ленемст.

Беларусь разлічвае на развіццё і паліабленне адносін з Македоніяй. Беларусь зацікаўлена ў актывізацыі ўзаемагна гандлю з Малдовай і ўмацаванні прамысловыя кааператывы, у машынабудаванні, аграрным комплексе. Гэты факт асабліва падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі, прымаючы даверчыя граматы

Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Малдова ў Беларусі Георгія Хаіара.

Як адзначыў Прэзідэнт Беларусі, змяртаючыся да пасла Малдовы, «у сям'і складаныя часы мы былі побач». Ён таксама дадаў, што «з любой ўладай у Малдове мы дамаўляліся, таму што любая ўлада заўсёды ў аснове закладвала інтарсы народа».

Прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Ірдандыі Гашымцікага Каралеўства ў Расіі і Беларусі па сумашчальніцтве Ахмада аль-Хасана, Прэзідэнт падкрэсліў, што Ірдандыя для Беларусі вельмі перспектыву партнёр на Блізкім Усходзе, і адначасна ў імкненне рэспублікі да развіцця дзелавыя кантакты ў самых розных галінах.

Кіраўнік беларускай дзяржавы адначасна адносіны ў палітычнай і гандлёва-эканамічнай сферах паміж Беларуссю і Суданам.

Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў зацікаўленасць беларускай дзяржавы ў наладжанні ўсеабаковых сувязяў з Новай Зеландыяй.

Прэзідэнт выказаў надзею, што паслы будучэ «добрабычлівымі і непрадуратымі наглядальнікамі працэсу, што адбываюцца ў краіне». «Давайце разам працаваць на збліжэнне народаў і ўмацаванне даўгатэрміновых адносін паміж нашымі краінамі», — кажаць ён.

У БЕЛАРУСІ З 1 ЛІСТАПАДА ўВОДЗЯЦА НОВЫЯ КАРЭКЦІРУЮЧЫЯ КАЭФІЦЫЕНТЫ ДА ТАРЫФНЫХ СТАВАК БЮДЖЭТНІКАў

У Беларусі з 1 лістапада гэтага года ўвядзюцца новыя карэкрціруючыя каэфіцыенты да тарыфных стовак (акладаў) работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, што атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамлілі ў глаоўным упраўленні працы і заробнай платы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

Адпаведная пастанова міністэрства № 141 уступае ў сілу з 1 лістапада гэтага года. Яна распрацавана ў мэтах выканання пастановы ўрада ад 27 верасня 2010 года № 1382 «Аб устанавленні памеру тарыфнай стаўкі першага разраду для аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, што атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый». У адпаведнасці з гэтым дакументам тарыфная стаўка першага разраду з 1 лістапада ўзрасце да Вр118 тыс. (з 1 чэрвеня 2010 года яна была ўстаноўлена ў памеры Вр90 тыс.).

Такім чынам, карэкрціруючыя каэфіцыенты да тарыфных стовак (акладаў) работнікаў, разлічаныя ў адпаведнасці з устаноўленай Саветам Міністраў тарыфнай стаўкай першага разраду і каэфіцыентамі адзінай тарыфнай сеткі работнікаў (АТС), зацверджаны ў наступных памерах: з 1-га да 2-га разраду — 2,862; з 2-га да 3-га разраду — 2,505; з 3-га да 4-га разраду — 2,161; з 4-га да 5-га разраду — 1,877; з 5-га да 6-га разраду — 1,738;

з 6-га да 7-га разраду — 1,597; з 7-га да 8-га разраду — 1,511; з 8-га да 9-га разраду — 1,429; з 9-га да 10-га разраду — 1,352; з 10-га да 11-га разраду — 1,275; з 11-га да 12-га разраду — 1,204; з 12-га да 13-га разраду — 1,141; з 13-га да 14-га разраду — 1,077; з 14-га да 15-га разраду — 1,030; з 15-га да 16-га разраду — 1,000; з 16-га да 17-га разраду — 0,990; з 17-га да 18-га разраду — 0,980; з 18-га да 19-га разраду — 0,970; з 19-га да 20-га разраду — 0,965; з 20-га да 21-га разраду — 0,950; з 21-га да 22-га разраду — 0,945; з 22-га да 23-га разраду — 0,940; з 23-га да 24-га разраду — 0,935; з 24-га да 25-га разраду — 0,930; з 25-га да 26-га разраду — 0,925; з 26-га да 27-га разраду — 0,920; з 27-му разраду — 0,915.

Тарыфныя стаўкі (аклады) работнікаў выпінаюцца шляхам паслядоўнага памнажэння тарыфнай стаўкі першага разраду, зацверджанай ўрадам, на адпаведныя тарыфныя каэфіцыенты АТС карэкрціруючыя каэфіцыенты.

У Міністэрства і саабороны падкрэслілі, што за кошт змянення дыяпазону карэкрціруючых каэфіцыентаў павысіцца зарплата нізкааплатных катэгорыя работнікаў.

Нагадаем, цыцяр дзейнічаюць карэкрціруючыя каэфіцыенты да тарыфных стовак (акладаў) бюджэтных, уведзеныя з 1 верасня гэтага года. Карэкрціруючыя каэфіцыенты былі павялічаны для работнікаў, тарыфікуемых 1-12 разрадамі, і пачынаючы на ранейшым узроўні для работнікаў, тарыфікуемых 13-27 разрадамі.

СУДЗЯЦЬ ФАЦІНСКАГА МАНЬЯКА

У Магілёўскім абласным судзе 25 кастрычніка распачаўся працэс аб справе фацінскага маньяка.

Сёлета напрыканцы сакавіка ў Магілёве ў раёне вуліцы Фаціна былі знойдзены два расчліненыя жаночыя целы. Жорстка забойцы ўскалыхнুলі увесь горад. Аднак ужо праз некалькі тыдняў міліцыя затрымала падазраванага ў забойстве, які жыў у тым жа раёне, дзе былі знойдзены астаткі ахвяраў. Падазраваны адрозу прызнаў сваю віну і стаў даваць паказанні. На пасл паўднёвы — магіляўчанін 1970 года нараджэння. Ён мае працоўную прафесію, але нідзе не працаваў. Халасцяк, злоўжываў спіртнымі напоймі і жыў адзін у кватэры, дзе за дагі бы была адключана электраэнергія.

Следства цягнулася паўгода, усе матэрыялы крымінальнай справы змешчаны ў 4-х тамах.

Алена КАЗЛОВА.

ПАМІЖ ЛІФТАВАЙ ШАХТАЙ І ЛЕСВІЦАЙ

у памяшканні гомельскай фабрыкі «Камінтэрн» на першым паверсе быў знойдзены труп 45-гадовага рабочага аднаго з таварыстваў з абмежаванай адказнасцю. Як паведамлілі ў прэс-службе УВС Гомельскага аблвыканкома, устаноўлена, што мужчына ўпаў з 5 паверха пасля правядзення работ на даху — калі спускаўся з гарышча па металічнай лесвіцы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.


ТОЛЬКІ ФАКТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У той жа час за перыяд 2005—2010 года сярэдняя заробатная плата вырасла ў 2,48 раза, а рост плацяжкоў за жыллёва-камунальныя паслугі склаў 2,28 раза. Такім чынам, рост коштаў на энэргарэсурсы значна пераўсіць рост даходаў насельніцтва. Гэта і не дазволіла дасягнуць устаноўленага Праграмай паказчыка.

У 2006—2010 года назіралася ўстойлівая тэндэнцыя па зніжэнні ўдзельнай вагі плацяжоў за паслугі ЖКГ у сумыным бюджэце сям'і. Так, для сям'і з трох чалавек, дзе двое працуюць, гэтая велічыня скарацілася ў зымовы перыяд на 1,6 працэнтнага пункта (з 9,7 працэнта ў студзені 2006 года да 8,1 працэнта ў студзені 2010 года), у летні перыяд — на 0,6 працэнтнага пункта (з 5,9 працэнта да 5,3 працэнта за аналагічны перыяд). У бюджэце сям'і, дзе дарослыя працуюць у бюджэтнай сферы — у зымовы перыяд на 0,7 працэнтнага пункта (з 10,9 працэнта да 10,2 працэнта, у летні захавалася на тым жа узроўні — 6,6 працэнта сукунтага даходу.

Дынаміка змянення ўзроўню пакрыцця насельніцтвам затрат на аказанне жыллёва-камунальных паслуг за 2000—2009 г. (%)



Удзельная вага паслуг ЖКГ знізілася і ў сям'і двух пенсіянераў, у зымовы перыяд — на 4 працэнтныя пункты (з 18 працэнтаў да 14), у летні — на 1,5 працэнтнага пункта (з 9,7 працэнта да 8,2).

Цяпер распрацаваная стратэгія работ жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2011-2015 гады, якая прадугледжвае скарачэнне аб'ёмаў бюджэтнага і перакроснага субсідыявання. Згодна з ёй да 2015 года ЖКГ павінна выйсці на 60-працэнтны ўзровень пакрыцця выдаткаў насельніцтвам.

Ул. інф.

П'яны падлетак выпаў з аіка

Па звестках прэс-службы Магілёўскага УУС, 23 кастрычніка пазна увечары ў Чавускую цэнтральную раённую балыніцу «Хуткая дапамога» прывезла 15-гадовага навуэнца адной з мясцовых школ, які атрымаў траўмы. Устаноўлена, што яны сталі наступствам падзення з аіка пад'езда жылга дома на 4 паверсе. Пры гэтым школьнік быў у невяржозым стане.

Ілона ІВАНОВА.

У вагоне пад бярэўнамі...

На прапункым пункце «Буг» памежнікі вырашылі праверыць павагон з лесам, які накіроўваўся ў Польшчу. Пад бярэўнамі на глыбінні метра былі схаваныя 3 тысячы пачкаў цыгарэт, якія мытнікі канфіскавалі.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

12 ванаў скрапілі

Ажно дзесяць жыхароў Віцебска разам паскардзілі ў міліцыю на тое, што нехта з іх данчых участкаў скрапі 12 чыгуначных вагнаў. Дачнае таварыства, дзе зніклі ў гаспадару ванны, знаходзіцца на ўскраіне абласнога цэнтру ў пасёлку Уланавічы.

Міліцыянеры ўстанавілі, што ванны скрапі 28-гадовы беспрацоўны, але не адзін. Памагатых шукаць. Куды дзеляся ванны агульным коштам 1,2 мільёна рублёў, высвятляюць.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ООО «Амітех» (УНП 190943358) реорганизуется в форме выделения унитарного предприятия

В связи с реорганизацией уставный фонд ООО «Амітех» уменьшается до размера 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей.

Требования кредиторов принимаются по адресу: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, дом 1, помещение 3.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь смуткуе ў сувязі са смерцю былога дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Друканя» «Перамога» СТАХОУСКАГА Яўстафія Канстанцінавіча і выказвае глыбокае спачуванне яго родным і блізкім.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ

Полное и сокращенное наименование объекта разгосударствления и приватизации, его ведомственная принадлежность	Республиканское унитарное предприятие «Кузлитмаш» (Пинское РУПМ «Кузлитмаш»), Министерство промышленности Республики Беларусь	Республиканское унитарное предприятие «Трест № 26 Железобетонмонтаж», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Производственное республиканское унитарное предприятие «Белинвентарторг», Министерство торговли Республики Беларусь	Проектное республиканское унитарное предприятие «ИНСТИТУТ БЕЛОРГСТАНКИПРОМ» (с учетом присоединенного предприятия в соответствии с приказом Министерства промышленности от 09.04.2010 № 255 Республиканского дочернего унитарного предприятия «Издательство «ОСЛИ», УП «ИНСТИТУТ БЕЛОРГСТАНКИПРОМ»), Министерство промышленности Республики Беларусь	Республиканское унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт хлебопродуктов» (государственное предприятие «НИПТИ хлебопродуктов»), Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «КБ Радар» (РУП «КБ Радар»), Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь	Республиканское унитарное предприятие «Мостострой» (РУП «Мостострой»), Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь	Производственное республиканское унитарное предприятие «Белэнергозащита», РУП «Белэнергозащита», Министерство энергетики Республики Беларусь	Производственное республиканское унитарное предприятие «Сtromмаш», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Республиканское производственное унитарное предприятие «Будтах» (УП «Будтах»), Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Унитарное республиканское производственное предприятие «Рембыттехника», (Могилевское) УРП «Рембыттехника», Министерство торговли Республики Беларусь	Унитарное республиканское сельскохозяйственное предприятие «Экспериментальная база «Черники», (УРСР «Экспериментальная база «Черники»), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	Республиканское производственное унитарное предприятие «Татарка», (РПУП «Татарка»), Министерство энергетики Республики Беларусь
Адрес	225710, Брестская область, г. Минск, пр. Желтовского, 109	220036, г. Минск, ул. Харьковская, 15	220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 19	220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, ком. 1007	220073, г. Минск, ул. Скригнова, 6	220026, г. Минск, пр. Партизанский, 64а	220036, г. Минск, пр. Домашевский, 11, ком. 301	220021, г. Минск, пр. Бехтерева, 6, к. 302	220036, г. Минск, Бетонный провез, 6, к. 309	220037, г. Минск, ул. Долгоруковская, 16-А, к. 11	212002, г. Могилев, ул. Гончарная, 2	213533, Могилевская область, г. Чериков, ул. Тимирязева, 17	213740, Могилевская область, Осиповичский район, пос. Татарка, ул. Ленинская, 4
Вид деятельности объекта разгосударствления и приватизации, укрупненная номенклатура выпускаемой продукции	Производство кузнечно-прессового оборудования. Кузнечно-прессовые машины, сельскохозяйственная техника, запчасти к тракторам	Строительство	Оптовая и розничная торговля	Проектно-техническая организация по комплексному развитию производственных объединений и организаций, создание научно-технической продукции, производство работ и услуг научно-технического характера и производственно-технического назначения	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с обследованием и проектированием зерноперерабатывающих и хлебопекарных организаций, разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами; проектно-сметная и техническая документация, технические устройства	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Дорожная отрасль	Изоляционные работы	Производство оборудования для обработки строительных материалов	Строительство	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин общего назначения; производство ковальных изделий; оптовая и розничная торговля бытовыми электроприборами; ремонт электрических бытовых машин и приборов; ремонт ковальных изделий; рекламная деятельность	Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство; выращивание картофеля; разведение крупного рогатого скота, молочное хозяйство; оптовая торговля зерном, семенами, кормами для животных, мясом и мясными продуктами; розничная торговля картофелем, овощами и фруктами	Добыча торфа; распылка и строгание древесины; оптовая торговля торфом; добычей древесины
Планируемые сроки разгосударствления и приватизации	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.	IV квартал 2010 г.
Предполагаемый способ разгосударствления и приватизации	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества	Создание открытого акционерного общества
Орган, осуществляющий разгосударствление и приватизацию данного объекта, и его местонахождение	Фонд «Брестоблимушество» 224006, г. Брест, ул. Ленина, 11	Фонд «Минскоримушество» 220050, г. Минск, пр. Независимости,											

ПРАЦОЎНАЙ ПЕНСІЯ БЕЗ ПРАЦЫ НЕ БЫВАЕ



Тэма чарговай «прамой лініі» нашай газеты з уделам прадстаўніцкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны — пенсіі, дапамогі і сацыяльных паслуг. Такім чынам, на пытанні чытачоў «Звязды» адказваюць намеснік міністра Валяціна Вікенцеўна **КАРАЛЁВА**, начальнік аддзела арганізацыі пенсійнага забеспячэння Ніна Міхайлаўна **ДУЗІНА** і начальнік упраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Іван Пятровіч **НАГІБІН**.



Рэйса Савельеўна, Браслаўскі раён — Шпіталь «Беларускага пратэзна-артэпедычнага аднаўленчага цэнтру» прыводзіць першаснае, складанае і атыпічнае пратэзаванне інвалідаў. Наступнае пратэзаванне робіцца ж па месцах і фактычнага пражывання. Так, у Віцебску працуе філіял БПААЦ, матэрыяльная база якога здольная цалкам задаволіць патрэбы інвалідаў па забеспячэнні пратэзна-артэпедычнымі вырабамі. Да таго ж варта заўважыць: паводле Указа ад 14 верасня 2009 года «Аб дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамозе», сацыяльная дапамога на аплату пратэзаў ніжэй канечнасцю прадстаўляецца грамадзянам у беззачэпнай форме. І фінансаванне выдаткаў тут бярэ на сябе Віцебскі аб'яўканкам за кошт сродкаў мясцовага бюджэту. Таму па пытаннях пратэзавання вам усё ж варта звяртацца менавіта ў філіял БПААЦ у Віцебску.

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 22 кастрычніка.)

— **Усе кажучы, што не ўзабаве, бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, у Беларусі павялічыцца пенсійны ўзрост. Ці так гэта?**

Аркадзь Іванавіч, г. Мінск — Не, Аркадзь Іванавіч: такія прапановы нам не рытуецца.

— **Што чакае бліжэйшым часам працоўных пенсіянераў? Ці будучы плаціць ім пенсію?**

Алена Сцяпанюна, Светлагорскі раён

— Перш-наперш неабходна адзначыць, што пенсія — гэта сацыяльная выплата пры непрацаздольнасці з прычыны старасці, інваліднасці, страты карміцеля. Менавіта ў такіх выпадках дзяржава абавязаная прадстаўляць матэрыяльнае забеспячэнне. Разам з тым вядома: пенсіі працоўным выплачваюцца. Аднак колькі ў працоўных пенсіянераў усё ж ёсць іншы і асноўны даход, то да іх пенсіі выкарыстоўваюцца абмежаванні. Сапраўды, ёсць прапанова звязаць абмежаванні па выплаце пенсій з цяжкасцямі, а не ранейшым заробкам (індывідуальным каэфіцыентам). Але такая прапанова можа разглядацца толькі ў будучым. Пакуль жа падрыхтоўкай практычна змянення цяперашняй умоў выплаты пенсій працоўным пенсіянерам наша міністэрства не займаецца.

— **Чаму пенсіянер-вайсковец, які працуе, павінен рабіць адлічэнне ў памеры 1 працэнта зарплат у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва?**

МАСЛОУСКИ Мікалай Анатольевіч

— Сродкі для выплаты пенсій фарміруюцца работадарцамі і работнікамі — праз выплаты страхавых уносаў. Прычым, каб свеча-свава рабіць выплаты влічкі колькасці пенсіянераў, пенсійны фонд павінен унесць час папярэдняга, з'яўляецца работнік адначасова пенсіянерам з ліку былых вайсковцаў, пенсіянерам з ліку грамадзянскіх асоб ці не з'яўляецца пенсіянерам увогуле. Сам жа работнік мае не толькі ўсе адпаведныя правы (перш-наперш на аплату працы), але і абавязкі (выплату падаходнага падатку і ўносу на пенсійнае страхаванне). Дарчы, варта заўважыць, што ад выплаты ўносаў на пенсійнае страхаванне не вызвалены нават работнікі-інваліды.

— **Я адзіночка, а таму вырашыла завяшчаць сваю 2-пакатную кватэру бальніцы сястрынскага горада. У сувязі з гэтым ці мае права мясцова ўлада прыняць рашэнне і вызваліць мяне цяпер ад аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі? І шчас. Магчыма, з цягам часу я пераехаю ў дом-інтэрнат. Вось толькі свайго**



Людміла Аркадзьеўна, г. Сморгонь

— Пытанне вызвалення ад аплаты за камунальныя паслугі «ўзрэм» на завяршэнне кватэры не ўваходзіць у кампетэнцыю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны — тут варта звяртацца ў райвыканкам. Пры гэтым варта заўважыць, Людміла Аркадзьеўна, што заканадаўствам такі варыянт не прадугледжаны. Тым больш, што вы можаце змяніць сваё завяршэнне практычна ў любы момант. Разам з тым тут можна падумаць над іншымі варыянтамі: скажам, знайсці добрага чалавека, заключыць з ім дагавор пажыццёвага ўтрымання і завяшчаць ці падарыць гэтай чалавечку кватэру.

— **Што ж да дома-інтэрната, то, сапраўды, на Сморгоньчэне яго няма. Разам з тым, калі стане цяжка жыць адной, то можна звярнуцца ў раённае ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне — з тым, каб там вам пашукалі месца ў інтэрнаце ў іншым рэгіёне вобласці або краіны.**

— **Мяне звучыць Мікалай, тэлефаную з Мастоўскага раёна. Справа ў тым, што ў маёй знаёмай памёр муж і засталася пяцёрка дзяцей, малодшаму пяцёрка год. Дзяцей трэба даглядаць — у сувязі з гэтым знаёмая не працуе. Ці можа такая сям'я атрымаць аднаразовае адрасную сацыяльную дапамогу? І ці можна ў гэтым выпадку разлічваць на дапамогу ў набыванні паліва?**

— Аднаразовае адрасная сацыяльная дапамога выплачваецца ў выпадку, калі даход на кожнага члена сям'і не перавышае 150 працэнтаў бюджэту пражываючага мінімуму. Праўда, тут ёсць і другая не менш важная ўмова: прэтэндэнт на дапамогу павінен прыкладваць намаганні для палепшэння свайго матэрыяльнага становішча і, у прыватнасці, працаваць. Таму пытанне пра прызначэнне адрасных выплат будзе вырашацца на мясцовым узроўні — як кажучы, з улікам усіх акалічнасцей. Скажам, у такой сітуацыі ад дапамогі могуць адмовіць або можа быць прынятае такое рашэнне: прызначыць дапамогу сям'і, але з выключэннем маці.

Уладзімір Яфрэмавіч, Крупскі раён

— У такім выпадку неабходна звяртацца да медыкаў: прычыну інваліднасці вызначае толькі медыка-рэабілітацыйная экспертная камісія.

— **Мой 47-гадовы брат жыве адзін у Вілейскім раёне і атрымлівае пенсію недзе на ўзроўні бюджэту пражываючага мінімуму. А пытанне такое: якія сацыяльныя паслугі можа атрымліваць брат? І колькі яны будучы каштаваць?**

— Пагадзіцеся, Віктар, што ніводная дапамога проста так не даецца — у ёй павіна быць патрэба. А ў сваю чаргу, патрэбу неабходна пацвердзіць дакументамі, таму прэтэндэнту на адрасныя выплаты трэба пакапацца аб іх зборы. Прычым мы не думаем, што зрабіць гэта вельмі ўжо складана. Па-першае, дапамагчы сабраць частку дакументаў могуць у раённым упраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. А па-другое, частка дакументаў (пашпарт, сведчэнні аб нараджэнні і г.д.) знаходзіцца ў заўнічкі «на руках».

— **Хачелася б даведацца, права на якія льготы і дадатковыя выплаты мае 83-гадовы інвалід I групы ад агішняга захворвання? Памёр яго пенсіі нібыта не самы маленькі — больш за 600 тысяч рублёў. І ўсё ж грошай ніколі не хапае.**

Галіна Уладзіміраўна, г. Салігорск

— Паводле Закона «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», інвалід I групы мае льготы па забеспячэнні лекамі і тэхнічнымі сродкамі сацыяльнай рэабілітацыі, па санаторна-курортным лячэнні і аздараўленні, праездзе ў грамадскім транспарце, аплаце за тэхнічнае абслугоўванне, карыстанне жылымі памішканнямі і камунальнымі паслугамі. Прычым гэтыя льготы прадстаўляюцца інваліду I групы незалежна ад яго ўзросту.

Дарчы, можна таксама заўважыць: інвалідам I групы ўстаўляецца штомесечная надбавка да пенсіі ў памеры 100 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце. На сёння гэта 68,628 рублёў.

— **Магчыма, не зусім звычайнае пытанне, і тым не менш: з 1993 года мы пратэзавалі ў сталіцы, прычым гэта нас задавальняла. Аднак з увардэннем адраснай дапамогі на аплату пратэзаў інвалідам III групы ў раённым упраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне сказалі, што цяпер можна пра-**

тэзавацца толькі праз Віцебск. І ўсё наколькі магчымыя ў агульным правіле выключэнні? Нам больш зручна атрымліваць пратэзы ніжэй канечнасцю менавіта ў Мінску.

Ала Іванюна САВУЦЬ, Мёрскі раён

— Заклучэнне аб патрэбе ў сацыяльным абслугоўванні дома выдае лечачы ўрач. Пры наяўнасці такога заключэння вы можаце быць залічаны на сацыяльнае абслугоўванне. Аднак паколькі ваша пенсія атрымліваецца большай за бюджэт пражываючага мінімуму, да катэгорыі малазабяспечаных вы не адносіцеся. А калі ваш даход не дасягнуў пенсійнага (60-гадовага) узросту, то вы не будзеце лічыцца і адзіночка. У такім разе сацыяльнае абслугоўванне на даму можа аказвацца толькі на ўмовах поўнай аплаты. Зрэшты, варта заўважыць: цэны на такое абслугоўванне невысокія.

— **Патлумачце, хто ўсё ж павінен быць атрымаць выплаты з нагоды 9 Мая — усё былія вайнаватыя вясні або толькі вясні няпоўнагадовага?**

Анатоля Іванавіч РАМАСЕНКА, Баўрыцкі раён

— Паводле Указа кіраўніка дзяржавы ад 18 лютага гэтага года «Аб аказанні аднаразовай матэрыяльнай дапамогі вэтэранам Вайны Айчынай ваіны і асобным катэгорыям грамадзян, якія пацярпелі ад наступстваў ваіны, у сувязі з 65-й гадавінай Перамогі», аднаразовае матэрыяльнае дапамога ў памеры 150 тыс. рублёў была збролена ўсім былым няпоўнагадовым вязням, а таксама былым поўнагадовым вязням фашысцкіх канцлагераў, турмаў і гэта.

— **Як бацькі дзіця-інваліда, мы прэтэндуем на сацыяльнае жыллё. Аднак тут ёсць сумненні: ці не пазбавілі мы сацыяльнага жылля ў выпадку, калі з дзіцяці інваліднасць здымуць?**

Тамара Аляксандраўна, Маладзечна

— Паводле пункта 67 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпшэнні жылльвых умоў, прадстаўніцкіх жылльвых умоў дзяржаўнага жылльвага фонду (Указ №565 ад 29 лістапада 2005 года «Аб некаторых мерах па рэгуляванні жылльвых адносін»), зняцце інваліднасці не з'яўляецца падставой для выслення з жыллага памішкання сацыяльнага карыстання. Аднак з улікам таго, што забеспячэнне грамадзян жылльымі памішканнямі ўсё ж знаходзіцца ў кампетэнцыі мясцовых органаў улады, па больш падрабязнай кансультацыі тут усё ж лепш звярнуцца ў райвыканкам.

— **Магчыма, вы патлумачыце, ці мае інвалід II групы, які жыве з жонкай — працуючай пенсіянеркай, — ільготы па набыванні брыкету?**

Мікалай Антонавіч, г. Любань

— Паводле Закона «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», інваліды II групы маюць права на льготы па паліве, якое набываецца ў межах вызначаных нормаў, у выпадку, калі такія інваліды пражываюць адны або з непрацоўнымі пенсіянерамі, якія дасягнулі агішняга ўзросту (мужчыны — 60 гадоў, жанчыны — 55 гадоў) пенсійнага ўзросту.

Матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ, фота аўтара.

— **Мне 53 гады, з'яўляюся інвалідам II групы, у мужа — таксама вялікія праблемы са здароўем. Ці маю я права на сацыяльнага работніка? І колькі будучы каштаваць яго паслугі з улікам маёй пенсіі ў 412 тысяч рублёў?**

Ала Іванюна САВУЦЬ, Мёрскі раён

— Заклучэнне аб патрэбе ў сацыяльным абслугоўванні дома выдае лечачы ўрач. Пры наяўнасці такога заключэння вы можаце быць залічаны на сацыяльнае абслугоўванне. Аднак паколькі ваша пенсія атрымліваецца большай за бюджэт пражываючага мінімуму, да катэгорыі малазабяспечаных вы не адносіцеся. А калі ваш даход не дасягнуў пенсійнага (60-гадовага) узросту, то вы не будзеце лічыцца і адзіночка. У такім разе сацыяльнае абслугоўванне на даму можа аказвацца толькі на ўмовах поўнай аплаты. Зрэшты, варта заўважыць: цэны на такое абслугоўванне невысокія.

— **Патлумачце, хто ўсё ж павінен быць атрымаць выплаты з нагоды 9 Мая — усё былія вайнаватыя вясні або толькі вясні няпоўнагадовага?**

Анатоля Іванавіч РАМАСЕНКА, Баўрыцкі раён

— Паводле Указа кіраўніка дзяржавы ад 18 лютага гэтага года «Аб аказанні аднаразовай матэрыяльнай дапамогі вэтэранам Вайны Айчынай ваіны і асобным катэгорыям грамадзян, якія пацярпелі ад наступстваў ваіны, у сувязі з 65-й гадавінай Перамогі», аднаразовае матэрыяльнае дапамога ў памеры 150 тыс. рублёў была збролена ўсім былым няпоўнагадовым вязням, а таксама былым поўнагадовым вязням фашысцкіх канцлагераў, турмаў і гэта.

— **Як бацькі дзіця-інваліда, мы прэтэндуем на сацыяльнае жыллё. Аднак тут ёсць сумненні: ці не пазбавілі мы сацыяльнага жылля ў выпадку, калі з дзіцяці інваліднасць здымуць?**

Тамара Аляксандраўна, Маладзечна

— Паводле пункта 67 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпшэнні жылльвых умоў, прадстаўніцкіх жылльвых умоў дзяржаўнага жылльвага фонду (Указ №565 ад 29 лістапада 2005 года «Аб некаторых мерах па рэгуляванні жылльвых адносін»), зняцце інваліднасці не з'яўляецца падставой для выслення з жыллага памішкання сацыяльнага карыстання. Аднак з улікам таго, што забеспячэнне грамадзян жылльымі памішканнямі ўсё ж знаходзіцца ў кампетэнцыі мясцовых органаў улады, па больш падрабязнай кансультацыі тут усё ж лепш звярнуцца ў райвыканкам.

— **Магчыма, вы патлумачыце, ці мае інвалід II групы, які жыве з жонкай — працуючай пенсіянеркай, — ільготы па набыванні брыкету?**

Мікалай Антонавіч, г. Любань

— Паводле Закона «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», інваліды II групы маюць права на льготы па паліве, якое набываецца ў межах вызначаных нормаў, у выпадку, калі такія інваліды пражываюць адны або з непрацоўнымі пенсіянерамі, якія дасягнулі агішняга ўзросту (мужчыны — 60 гадоў, жанчыны — 55 гадоў) пенсійнага ўзросту.

Матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ, фота аўтара.

Рэха публікацыі «Падчас сустрэчы ўсе пытанні вырашаныя, пацыент застаўся задаволены»

19 кастрычніка ў «Звяздзе» пад рубрыкай «Пытальнік» быў змешчаны матэрыял «Ніякага ліміту на кошт лекаў, што выпісваюцца грамадзянам, няма». Коротка нагадаем, што мы адказвалі на запыт Сцяпана М'яфодзевіча Прыходзькі з г. Калінкавічы, які скардзіўся на адсутнасць участковага ўрача, які абслугоўваў бы іх вуліцу, а таксама наракаў, што людзі не ведаюць, якім чынам ім выпісваюцца лекі і на якую суму (быццам бы тўгнавай нейкі ліміт).

Адказ мы прыводзілі афіцыйнае рэзугаванне з Калінкавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы, дзе гаварыліся, што ўрач трыгата-фізіяльнага тэрапэўтычнага ўчастка, у зону абслугоўвання якога трапіла і вуліца, дзе пражываў чытач, знаходзіцца зараз у відпуску па доглядзе дзіцяці да трох гадоў, таму ўлічы замарцаваныя за іншымі ўрачамі. А лекі выпісваюцца на падставе пастаной урада і Міністэрства аховы здароўя.

Паколькі той адказ здаўся нам не поўным, мы патэлефанавалі ў бальніцу і дадаткова высветлілі, што, па-першае, вольнага спецыяліста, каб прызначыць на часова не «ахоплены» пастаянна замарцаваным урачом участак, папросту няма; па-другое, нейкі ліміт на кошт лекаў, якія выпісваюцца грамадзянам, таксама адсутнічаюць; па-трэцяе, самі лекі прызначаюцца згодна з пратаколам лячэння. Яшчэ ў бальніцы праслухаліся да парады газеты звязцаца з самім чытачом, пра што сведчыць яшчэ адзін афіцыйны ліст з медустанова.

«...Паведамляем, што 19.10.2010 г. з заўняўкам праведзеная асабістая сустрэча дома намеснікам галоўнага ўрача па медыка-сацыяльнай экспертэзе ў рэабілітацыі. Яму растлумачана, што выпіска лекаў адбываецца ў участковым урачом на падставе агляду хворага і ў адпаведнасці з дзейнымі інструкцыямі.

Прыходзька С.М. азнаёмлены з пералікам лекавых сродкаў, якія могуць быць выпісаны на льготнай аснове, растлумачана, што кошт лекаў пры іх выпісцы не ўлічваецца і ўрач можа выпісваць неабходныя лекі незалежна ад іх цэны.

Прыходзька С.М. паведамлена, што ён замарцаваны для медабслугоўвання за ўрачом-тэрапэўтам Шостак, а таксама, што пры ўзнікненні пытанняў па медыцынскім абслугоўванні ён можа звярнуцца па тэлефоне... да намесніка галоўнага ўрача па медыка-сацыяльнай экспертэзе ў рэабілітацыі.

Падчас сустрэчы ўсе пытанні, указаныя ў звароце, вырашаныя і вынікам сустрэчы Прыходзька С.М. застаўся задаволены».

Сяргей РАСОЛЬКА.

ГІСТАРЫЧНЫЯ БОТЫ



Давыд Гародзіцкі шукаў абувалі ў боты не толькі сваіх замочных мяшчан — нават аднаму з даваенных прэзідэнтаў Польшчы (калі брасцкая частка Беларусі была пад Польшчу) яны выканалі заказ на пашыв гэтага віду абутку. Асабліва славіліся боты-выцяжкі (па-мясцоваму «вуцяжкі»), якія не мелі шову і рабіліся з сурдыльнага кавалка валавай скуры. Але ў 60-х гадах выработ «вуцяжак» спыніўся з-за неканкурэнтаздольнасці з «кірзачамі» і лямбін ботамі фабрычнай вытворчасці. Па сённяшні дзень у некаторых гарадчых захоўваюцца, так бы мовіць, «музейныя экспанаты».

55-гадовы жыхар Іван Бразоўскі (на фатаздымку) прывяртае добра захаваныя «вуцяжкі» для палявання, пашывыя даўд-гародзіцкі майстрам неўзабаве пасля ваіны.

За выкінутае смецце — штраф да мільёна

«Хто за гэта адкажа? Як з гэтым змагацца?» — увесь тыдзень пытаюцца чытачы. У пошуках праўды ў рэдакцыю звярнулася наша чытка Алена з Наваполацка. «Што я магу зрабіць, калі за рыву злавіла суседа, які выкідае смецце з акна на тратуар? Магу напісаць заяву ў міліцыю? Якія меры да яго могуць быць прынятыя?»

У прэс-службе ГУЭС Мінгарвыканкама паведамілі, што ў прынцыпе такую заяву ў міліцыю напісаць можна. Згодна з Кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях, дзеянні вашага суседа падпарадкаваны пад арт. 17.1 «добрае хуліганства» альбо пад арт. 21.16 «парушэнне правілаў карыстання жыллымі памішканнямі». У першым выпадку заява будзе разглядацца ў самім аддзяленні міліцыі. Тады ваш сусед можа атрымаць штраф ад дзяржавы да 30 базавых велічын (ад 70 тыс. да мільёна рублёў) ці адміністрацыйны арышт. Справа таксама можа быць перададзена ў ЖЭУ. Там да парашульніка могуць паставіцца па-рознаму: правесці прафілактычную размову на першы раз з адлучэннем альбо, калі сітуацыя паўтараецца, прымяніць артыкул 21.16. І тады суседу «сведчыць» штраф ад 10 да 30 базавых велічын.

Толькі варта не забываць, што віну вашага суседа яшчэ давядзецца даказаць. Павіны быць паказаны сведка альбо фотаздымкі, на якіх дакладна можна вызначыць, што гэта ён.

«Так што купімае фотакamera і ходім на курсы паліўнічых, бо ў прыдарожных куштах прыязджаюцца сядзець не адну гадзіну. Галоўнае, каб не аказалася, што гэты пакет са смеццем выкідаюць вашы сваякі».

— **Двор у нашай хрушчовай невялікі, аднак увесь застаўлены машынамі. Ды так, што нават некаторыя стаяць на газоне. Дзеянне фактычна няма дзе гуляць. Як з гэтым змагацца?**

Кацярына, Мінск — Варта звярнуцца ў ДАІ. Аднак калі вы проста патэлефануеце інспектару, то парашульніка можа

паспець з'ехаць, і ДАІ не зафіксуе парушэнне, — кажа Валерый НАЙДЗЕНКА, начальнік аддзела ДАІ Партызанскага РУУС Мінска. — Таму лепш за ўсё сфартаграфавать машыну, каб і нумар быў бачны. Згодна з часткай першай арт. 18.22 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях («парушэнне правілаў прыпынку і стаянкі») такога вадыцеля будзе чакаць папярэджанне ці штраф да адной базавай велічыні (35 тыс.). А згодна з арт. 15.22 таго ж кодэксу («незаконаснае знішчэнне дрэў, кустоў і іншай расліннасці»), яго чакае штраф ад 10 да 50 базавых велічын.

— **Мае знаёмыя скардзіцца не толькі на машыны, але і на «аматараў спіртных напой, колькасць якіх перавышае колькасць аўтамабіляў у іх доме. Па іх словах, злучэнні аміяку ў такой колькасці не менш шкодна для працэктарыі шын.**

— **У нашым доме цікавая сітуацыя з вадой. Яна рознай тэмпературы ў розны час сутак. Напрыклад, днём да абеду — цёплая, пасля абеду і да вечара — гарачая. А ноччу — ізноў цёплая. Атрымліваецца, што, калі я прыходжу дадому ноччу і хачу памыцца, то трымаю больш гарачай вады, таму што яна ніжэйшай тэмпературы, і халодную «для разбаўкі» я не падключваю. У жыр'юках, вядома, тэмпература і кошт не ўліваюцца на суму. Я плячу за гарачую ваду ў 50 градусаў... Фактычна мяне прымушаюць пераплачваць. Наколькі гэта законна?**

Валяціна Сяргееўна, Гродна. Па сацыяльных стандартах гарачая вада з тэмпературай 50 градусаў Цэльсія павіна цыць з 6,00 да 00.00. Як паведамілі ў дыспетчарскай службе Міністэрства ЖКГ, у некаторых месцах дзеля эканоміі гарачая вада ноччу адключаецца.

— Уявіце, што значыць падтрымліваць гарачую ваду пастаянна для ўсяго горада? — адказалі ў дыспетчарскай службе. — Калі б так не было, то гэта адлюстравалася б у «жыр'юках». І аплата за кватэру павялічылася б.

«Жыллошча»

Тэмпература вады днём зніжаецца можа таксама. У мэтах той жа эканоміі. Аднак жыхары павіны пра гэта абавязкова папярэджваць.

Калі ў вас падаецца вада ненавулянай тэмпературы і вы не хочаце пераплачваць, то варта звярнуцца ў ЖЭУ.

— Для таго, каб пацвердзіць, што тэмпература вады ніжэйшая за норму, трэба звярнуцца ў ЖЭС, каб **начальнік упраўлення эканоміі Міністэрства ЖКГ Алена ДУДЗІНСКАЯ**. — Да вас прыйдзе спецыяльная камісія. Яна зробіць замеры і складзе акт. Калі па факце будзе тэмпература ніжэйшая, то вам зробіць пераразлік.

— **Пачынаецца загартоўвацца трэба з тэмпературы не ніжэй за 34-35 градусаў Цэльсія. Праз кожную шчыць-сем дзён тэмпературу патрэбна зніжаць», — пішуць у парадах «Як стаць «маржом».** Можна, у ЖЭСце пераблыталі інструкцыю?

— **Я жыву ў новым доме. Вясной мы ўсе здавалі грошы на азеяленне. І вакол дома былі пасаджаныя клёны ды бярозкі. За лета яны высахлі, бо іх ніхто не паліваў. Нашы грошы прапалі дарма. Скаж**

АМЕРЫКАНСКАЕ НЕМАЎЛЯ НАРАДЗІЛАСЯ ПРАЗ 20 ГАДОЎ ПАСЛЯ ЗАЧАЦЦА

У ЗША з'явілася на свет дзіця, зачатае ў прабрыці 20 гадоў назад, піша Daily Mail. Эмбрыён, створаны ў 1990 годзе, быў перанесены ў матку 42-гадовай амерыканкі. Паводле слоў урачоў, гэта самы працяглы тэрмін захоўвання эмбрыёна ў крывабаку, які завяршыўся нараджэннем здаровага дзіцяці.

Жанчына, якая вынасіла незвычайнае немаўля, прайшла некалькі няўдалых цыклаў экстракарпальнага апладнення (ЭКА) з выкарыстаннем уласных яйцаклетак. Далейшае п'ячэрыне было прызначана неметазгодным, пасля чаго ўрачы прапанавалі пацыентцы імплантацыю «донарскага» эмбрыёна.

Чатыры такія эмбрыёны былі атрыманы ад ся-

мейнай пары, якая пасляхова прайшла ЭКА ў 1990 годзе. З чатырох эмбрыёнаў два былі сур'ёзна пашкоджаныя пры размарозцы, яшчэ адзін эмбрыён загінуў пасля пераносу ў матку.

Тым не менш цяжарнасць завяршылася пасляхова: у маі 2010 года жанчына нарадзіла здаровае немаўля вагой больш як 3 кг.

Як адзначаецца ў паведамленні, 20-гадовы тэрмін захоўвання эмбрыёна з'яўляецца абсалютным рэкордам. У 2005 годзе ў ЗША нараджэннем здаровага дзіцяці завяршылася цяжарнасць, якая стала вынікам выкарыстання эмбрыёна, што захоўваўся ў крывабаку на працягу 13 гадоў.

Філіял «Центр «Белтехинвентаризация»

- Оценка оборудования и транспортных средств
- Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- Независимая строительная экспертиза

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ лота	Наименование объекта/Краткая характеристика объекта	Начальная цена продажи лота, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Капитальное строение (инв. № 310/С-4961) — площадь строения 59,9 кв. м; цель использования — любой вид деятельности и хранение товара. Адрес объекта: г. Гомель, ул. Вича, 30. Площадь земельного участка 0,0083 га	31 294 000	2 000 000

Продавец имущества: ОАО «НТК «Алеся», шаг торгов — 5%. Цены указаны с НДС. Вознаграждение — 5% от цены продажи лота. Срок заключения договора купли-продажи — 10 календарных дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона.

3	Открытый склад № 2 с пропарочными камерами (инв. № 350/С-85654У) общая площадь 2049 кв. м; фундамент — ж/б блоки; стены — сборно-железобетонный каркас, перекрытия — металлические фермы	149 295 960	14 930 000
4	Здание растрового узла № 2 с пристройкой (инв. № 350/С-44483) и галереей/кирпичное 4-этажное здание общей площадью 255,84 кв. м	59 355 180	5 936 000

Продавец имущества: Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при администрации Центрального района, адрес объектов: г. Гомель, ул. Борисенко, 7. Шаг торгов — 5%. Вознаграждение — 5% от цены продажи лота.

К участию в аукционе допускаются юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, представившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом; соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); заверенную копию платящего поручения о внесении задатка, а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Срок подачи заявления	До 17.00 25 ноября 2010 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а
Дата, время, место проведения аукциона	26 ноября 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а, Гомельское областное управление Филиала РПТ «Жилкоммунтехника» Центр «Белтехинвентаризация»
Номер р/с для перечисления задатка	Р/с 30120035310012 в Филиал ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 331, УНП 102353509
Условия пользования	Объекты продаются в собственность

Дополнительная информация по тел.: 8 (0232) 77 37 27, 77 52 87 (факс), www.bti.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже объектов республиканской собственности и права заключения договоров аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества

Лот № 1.	Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, просп. Космонавтов, д. 60в и право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44010000001006048 площадью 0,8121 га сроком на 50 лет
-----------------	---

Начальная цена предмета аукциона — 1 629 657 351 руб., сумма задатка — 162 965 000 руб.

Сведения об объектах недвижимости: не завершенное, строительством здание производственного корпуса — частично одноэтажное трехпролетное, частично трехэтажное; общ. пл. 6324,5 кв. м, пл. застройки 4911 кв. м, фундамент — ж/б блоки стального типа, наружные стены — ж/б панели, перекрытия — ж/б плиты, кровля — на части покрытия наложен утеплитель из керамзита с устройством цементной стяжки; выполнена бетонная подготовка полов; инженерные коммуникации отсутствуют. Строительством объекта начато в 1990 г., приостановлено в 1991 г.

Продавец недвижимого имущества: Производственное республиканское унитарное предприятие «Гродноэнергосервис», контактные телефоны: (8 0152) 77 28 93, 73 05 27

Условия использования недвижимого имущества: Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию в течение трех лет с момента заключения договора купли-продажи

Условия использования земельного участка, ограничения по использованию: Получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проектного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год, с условием предоставления генплана в течение 1 года; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

Лот № 2.

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке	Капитальные строения инв. № 410/С-2205, инв. № 410/С-2206, инв. № 410/С-2207, инв. № 410/С-2208, многолетние насаждения, расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Волковыс, ул. Багратиона, д. 47а, инв. № 410/С-23300 — ул. Багратиона, д. 47А1, и право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 420850100001001430 площадью 0,8965 га сроком на 5 лет
---	--

Начальная цена предмета аукциона — 161 399 330 руб., сумма задатка — 16 139 000 руб.

Продавец недвижимого имущества: Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», контактные телефоны: (8 0152) 48 60 01, 43 25 71

Сведения об объектах недвижимости: Инв. № 410/С-2205 — одноэтажное кирпичное здание гаражей со складом 1985 г. п. общ. пл. 243,7 кв. м, 5 этажек пл. застройки 366 кв. м. Инв. № 410/С-2206 — одноэтажное кирпичное здание гаражей с двумя пристройками 1985 г. п. общ. пл. 191,5 кв. м. Инв. № 410/С-2207 — одноэтажное деревянное здание склада 1987 г. п. с пристройкой 1986 г. п. общ. пл. 75,3 кв. м. Инв. № 410/С-2208 — одноэтажное кирпичное здание заправочной с террасой 1985 г. п. общ. пл. 22,3 кв. м, хранилище ГСМ 1985 г. п. пл. застройки 48 кв. м, 3 емкости стальные для хранения дизтоплива 1985 г. п. объемом по 3 куб. м, 2 емкости стальные для хранения бензина 1985 г. п. объемом по 11 куб. м, уборная кирпичная 1985 г. п., проезд асфальтобетонный с бордюром 1954 г. п. пл. 1167 кв. м, колодец ж/б 1966 г. п., площадка из тротуарной плитки 1954 г. п. пл. 7 кв. м, технологические трубопроводы 1985 г. п. 7,3 п. м., 20,14 п. м.; площадка топливораздаточных колонок бетонная 1985 г. п., пл. 19 кв. м, площадка колпадка 1985 г. п. пл. 4 кв. м, площадка бетонная 1966 г. п. пл. 38 кв. м, колодез запорных кранов 1985 г. п., завод металлургический на ж/б столбах с двумя металлургическими воротами 1987 г. п., забор деревянный на ж/б столбах 1987 г. п., технологический трубопровод для нефтепродуктов 1985 г. п. 11,89 п. м. Многолетние насаждения — 62 ед. Инв. № 410/С-23300 — электросети 0,4 кВ 1986 г. п. б. м.

Условия использования недвижимого имущества: Благоустройство прилегающей территории, создание не менее трех рабочих мест, срок ввода объекта в эксплуатацию в течение одного года с момента заключения договора купли-продажи

Условия использования земельного участка, ограничения по использованию: Осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; использование под размещение производственного предприятия, не оказывающего вредного воздействия на окружающую территорию, либо под учебно-научную застройку; получение в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проектного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет, осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией

Организатор аукциона: Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (Фонд «Гродноблимуществво»), 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8 0152) 74 53 86, 72 15 29, 74 53 82; www.region.grodno.by, www.gki.gov.by

1. Аукцион состоится **23 ноября 2010 года в 11.00** по адресу: 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

2. Аукцион является открытым, его участниками могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные инвесторы.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются Организатором аукциона по **24 ноября 2010 года до 16.00**, по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, кабинет 6.

К заявлениям прилагаются следующие документы:

- заверенная копия платящего поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора аукциона — Фонда «Гродноблимуществво» № 3642902000187, МФО 152101752 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, УНП 500044549;

- юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального заверения; заверенная копия учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным гражданином или лицом без гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

- при подаче документов заявителем (его представителем) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия. Представителем юридических лиц просьба иметь при себе учредительные документы.

- Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.

- Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона (продажи конкретного предмета аукциона) в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения; имеет право снять предмет аукциона с аукциона в любое время до объявления его проданным.

- Не допускается начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене. После объявления очередной цены аукционист называет номер участника аукциона, который первым поднимал аукционный номер, и указывает на него, а затем в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимет только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника трижды и объявляет предмет аукциона проданным, а участника аукциона — победителем аукциона по соответствующему предмету аукциона.

- Аукцион по конкретному предмету торгов признается нерезультативным, если в результате торгов данный объект не был продан в порядке, установленном законодательством, כמו-либо из участников торгов. Аукцион по конкретному предмету торгов признается несостоявшимся, если торги не состоялись в связи с отсутствием участников торгов либо наличием только одного участника.

- В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику (далее — претендент на покупку) при его соглашении по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

9. Решение о предоставлении победителю аукциона (претенденту на покупку) земельного участка принимается местным исполнительным комитетом в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

10. Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполнительным комитетом решения о предоставлении земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, расходы, связанные с формированием земельных участков и изменением земельных участков в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих участков.

11. Оплата стоимости приобретенного объекта республиканской собственности осуществляется в установленном законодательством порядке: победителем аукциона (претендентом на покупку), являющимся резидентом Республики Беларусь, — в рублях; победителем аукциона (претендентом на покупку), являющимся нерезидентом Республики Беларусь, — в рублях либо в иностранной валюте по курсу Национального банка на дату платежа. Срок оплаты недвижимого имущества — в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

12. В случае невыполнения условий продажи объекта приобретателем имущества продавец вправе расторгнуть договор купли-продажи в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством без компенсации расходов.

Мяса шчупака ахоўвае ад грышы, а карпа — ад раку прастаты

— Спажыванне рыбы ўваходзіць у адзін з васьмі паказчыкаў, якія вызначаюць харчовую бяспеку краіны, — паведаміў падчас «круглага стала» на базе рыбакамбіната «Любана» выканаўца абавязкаў дырэктара Інстытута рыбнай гаспадаркі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Каставусаў. — Але ў розных краінах нормы спажывання рыбы адрозніваюцца.

Напрыклад, у Беларусі норма спажывання рыбы на душу насельніцтва вагаецца ад 16 да 24 кілаграмаў у год, у залежнасці ад ўзросту, фізіялагічнага стану і цяжкасці работы. Але што мы маем у рэчаіснасці? Летась на кожнага беларуса прыйшлося ў сярэднім 13,2 кілаграма рыбы, з іх прадукцыя беларускіх рыбгасуў складала толькі 1,4 кілаграма. Нават у самых лепшых часы беларусы спажывалі мясцовай рыбы ў сярэднім не больш як 1,8 кілаграма на чалавека. Цікава, што ў дарэвалюцыйнай Расіі спажыванне рыбы складала 37 кілаграмаў на чалавека ў год.

Некаторыя са спажываючых тлумачаць адсутнасць рыбы на іх стале яе дарагавізнай. Аднак тыя ж сасіскі ці вараня каўбаса каштуюць удвая даражэй, але ж мы ад іх чамусьці не адмаўляемся?

— Усё нашы смакавыя прыхільнасці фарміруюцца яшчэ да нашага нараджэння і цалкам залежаць ад рацыёну будучай маці. Увогуле рыбу ў рацыён дзяцей трэба ўводзіць як мага раней, ужо пасля года, — дае парадзі дацэнт першай кафедры дзіцячых хвороб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Дзмітрый Мірутка. — Як правіла, дзеці не любяць рыбу з-за вялікай колькасці ў ёй костак, таму каб прывучыць дзіця да рыбы, лепш аддаваць перавагу рыбаму філе. Даўно заўважана, што чым чалавека кормяць у дзяцінстве дома, тое і застаецца для яго самым смачным на ўсё жыццё.

Па правілах старажытных культур (кітайскай, іўдзейскай, арабскай) для захавання здароўя ў ежу трэба спажываць толькі мяса жывой рыбы. У Кітаі карпа называюць «рыбай шчасця і радасці», яго мяса адносяць да прадуктаў, яго ўмяшчаюць жыццёвыя сілы арганізма, яго ўносіліся і паляроджвае захаванне другога мужчынскага «сэрца» — прастаты.

У карпа і сапраўды ёсць пэўныя перавагі як перад жывёльным мясам, так і перад іншымі відамі рыбы. Паколькі пераваранне разнастайнай ежы адбываецца ў ў ёй даволі кароткім кішчэчніку, карп валодае магутнай ферментатывай сістэмай. Рэгулярнае спажыванне карпа дазваляе актывізаваць дзейнасць страўнікава-кішчаннага тракту і паляроджвае яго зашлакаванасць. Пры кулінарнай апрацоўцы рыба страчвае менш за 20 працэнтаў вады, у той час як жывёльнае мяса — удвая больш. Таму рыбная прадукцыя больш сакавітая і мяккая, што вельмі важна для людзей, якія церпяць ад страўнікава-кішчаных захворванняў, а таксама немалых людзей з-за ўзроставага зніжэння ўзроўню сакрэцыі ўстраваляльных органаў. Пры замене жывёльнага мяса ў рацыёне на рыбу ў арганізм паляпляецца азоесты абымен. Мяса карпа багатае на серу і цынк. Наяўнасць у арганізме серы ў дастатковай колькасці абавязкова для здароўя хрыстковай скуры, валасоў і пазногцяў. Да таго ж сера неабходная клеткам арганізма для засваення пажыўных рэчываў і пазбягання ад таксінаў і вірусаў. Цынк у сваю чаргу, удзельнічае ў рэгуляванні росту чалавека, асабліва дзяцей, павышае імунітэт і тармозіць працэс старэння. Ён валодае магутным антывірусным і антыбактэрыяльным ўласцівасцямі, паляроджвае прастату, паскарэе заживление ран, удзельнічае ў фарміраванні кашэй. У немалых людзей, асабліва ў жанчын, спажыванне рыбы затрымавае вымыванне з касцявых тканак солей кальцыю і фосфару, што дазваляе паляроджваць астапароз. Гэта тлумачыцца збалансаванасцю ў рыбе

Урыбнага меню ёсць шмат пераваг. Даказана, што рыба частае ў чалавека ўступленне імуннай рэакцыі, стабілізуе узбуджальнасць сэрца і зніжае рызыку раптоўнай смерці ад спынення галаўнога нашага «рухавіка». Рыба і морепрадукты — нізкакаларыйная ежа, а значыць, іх можна спажываць і тым, хто кілокалорыя пра сваю фігуру. Аднак у беларускай рыбе чамусьці не ў пашане. У нас няма нацыянальных рыбных страў, ды і ў краме мы часта аддаём перавагу перамарожанай рыбе, прывезенай у Беларусь за тысячы кіламетраў, якая пасля таго, як адтае, ператвараецца ў бясформенную масу.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

соей фосфару і кальцыю, якія цалкам засвоіваюцца арганізмам чалавека. Спажываючы карпа, мы падтрымліваем кіслародны баланс, неабходны для работы мозгу, а таксама паляроджваем развіццё артрты.

Яшчэ адзін від рыбы, які пастаўлены ў беларускіх рыбгасуў на прамысловую аснову — гэта таўсталоўкі. З-за асаблівацў яго харчавання ў мясе таўсталоўкі ўтрымліваюцца больш, чым у іншых відах рыбы, жыццёва важных для здароўя чалавека незамежных поліненасычаных тлушчых амінакіслот групы амега-3. Перш за ўсё гэта доказвае саеанева я кіслата, якая ўваходзіць у склад мацэрыйскага малака. На яе долю ў магарыж тнканка чалавека прыпадае 25 працэнтаў тлушчых кіслот. Таму дэятельна рэкамэндуецца што-дзённа спажываць рыбнапрадукты з таўсталоўка іцярным жачынам і корычым маці. Да таго ж тлуштыя поліненасычаныя кіслоты амега-3, на якія асабліва багатае мяса таўсталоўка, валодаюць выражамым супрацьракавым дзеяннем, перашкаджаюць адкладанню ў сценках артэрый халестэруму, паляроджвае склейванне трамбачытаў у крыві, зніжаючы тым самым верагоднасць утварэння ў сасудах тромбаў, дапамагаюць пры гіпертаніі, цукровым дыябеце, рэўматызме і падагры. Лічыцца, што замена паловы мясцовага рацыёна на рыбу можа зменшыць рызыку развіцця ў чалавека атракслерозу і, адпаведна, інсульту на 30-40 працэнтаў.

Тлуштыя кіслоты вельмі карысныя і для нашай скуры. Яны ўваходзяць у склад клетачных мембран і літаральна дабуваюць прышкоджаныя клеткі, пры гэтым ліквідуючы прыкметы абыводжвання скуры. Мала хто ведае, што калаген, які ўваходзіць у склад многіх дарагіх крэмаў і гелюў для твару, забываецца са скуры таўсталоўка. Трэба дадаць, што кіслоты амега-3 ўтрымліваюцца таксама ў арахах і семках, аднак яны не такія карысныя для чалавека, як кіслоты, што мы атрымаем з рыбы.

Цудоўныя якасці дэманструе і белы амур, які таксама вырошчываецца ў нашых рыбгасуў. Белы амур багаты на такія мікралаементы як фтор, цынк і хром. Даказана, што ўжыванне гэтай рыбы больш чым 2 разы на тыдзень зніжае рызыку раптоўнай смерці. Яшчэ адзін «жыхар» беларускіх рэк і сажакоў — шчупак. У вадаёмах ён выконвае ролю санітара — харчуюцца аслабленай рыбай і

рознай драбязой. У выніку чаго за доўгі час ён выпрацаваў наймаццейшы імунітэт супраць хвороб. Мяса шчупака ўтрымлівае магутныя прыродныя антысептыкі, які дапамагаюць нам змагацца з бактэрыяльнымі інфекцыямі і ўмяцоўваюць імунную сістэму. Таму мяса шчупака лічыцца выдатным сродкам прафілактыкі грыпу. Шчупак адносіцца да нятлуштых відаў рыбы і яго мяса рэкамэндуецца для дыетычнага харчавання: 100 грамаў мяса шчупака ўтрымлівае ў сярэднім 70—90 калорый супраць 166 у ялявічыне і 340 калорый — у свінні.

А цяпер пра тое, якія перавагі мае марская рыба перад рачной.

— Марская рыба ўтрымлівае ёд, — тлумачыць Уладзімір Каставусаў. — За выключэннем ёду пераваг у марской рыбе на складзе мікралаементаў і макралаементаў перад рачной рыбай няма. А да мінусаў марской рыбы можна аднесці ўтрыманне ў марскіх прадуктах зусім не бяскоднай для чалавека ртуці.

— У краінах з высокім спажываннем морепрадуктаў сярэдняя працягласць жыцця на 5—10 гадоў большая. У Японіі, дзе зафіксавана самая высокая ў свеце сярэдняя працягласць жыцця (82 гады), спажыванне рыбы складае 72 кілаграмы на чалавека.

— Са 100 грамаў рыбнага бялку, які з'яўляецца будаўнічым матэрыялам для нашых клетак, арганізм чалавека засвойвае 40 грамаў, са 100 г ялявічыны — 15 г і са 100 г свінні — 20 г. Рыба з вялікім утрыманнем бялку — гэта ласось (22 працэнтаў), тунец і макрэль (26 працэнтаў).

— Аўстралійскія афальмолагі ўстанавілі, што тлушчы, якія ўтрымліваюцца ў рыбе, ўмяцоўваюць здароўе вахай і перашкаджаюць развіццю ўзроставых захворванняў зроку.

— Калі вы сочыце за вагой, то лепш спажываць рыбу з нізкім утрыманнем тлушчаў — траску, хек, мінтай, путасу, лясча, рачнога акуня, шчупака, камбалу, Карп, фарэль, стаўрыда, судак, гарбуша, тунец, зубатка, нятушты сельдзёж адносяць да гатункаў сярэдняй тлушчасці. А да тлушчэй рыбы залічваюць скумбрыю, вугра, латуса, астравыя, тлустага сельдзя і іншыя.

— Узмацніць смак рыбы можна лімонным сокам і белым віном. Тыя, хто не любіць смак рыбы, могуць дадаць яблык — ён перабівае спецыфічны рыбны смак.

— Не спажывайце вяленую рыбу, купленую ў прыватнікаў. У рыбе, асабліва рачной, могуць ўтрымлівацца паразіты.

— Рыба не выносіць доўгай тэрмічнай апрацоўкі, падчас якой яна губляе свае карысныя ўласцівасці, як не выносіць і працяглай замарозкі. Захоўванне свежай рыбы на працягу больш як 12 дзён змяняе спектр экстрактыўных рэчываў і юшка атрымлівае ўжо зусім іншы смак. Таму свежы ўлоў лепш неадкладна адпраўляць у кацляк.

— Калі вы збіраецеся гатаваць замарожаную рыбу, не трэба чакаць, пакуль яна цалкам адтае. Як толькі рыба паддаецца нажы, рэжце яе і адпраўляйце на патэльню.

Карысна ведаць

ПРЫ МІГРЭНІ НЕ СПАДЗІЯЙСЯ НА КАВУ

«Гемікрэнія» (у перакладзе з грэчаскай мовы — «палова галавы»), або мігрэн — адно з самых распаўсюджаных неуралагічных захворванняў.

Пры ім галаўнін болі нярэдка суправаджаюцца парузнымі зроку, святла- і гучабоўззо, мляоснасцю і ванітамі. Пласцеда статыстыкі, ад мігра-

ні пакутуюць, у асноўным, людзі ва ўзросце 18—35 гадоў, прычым жанчыны ў тры разы частей, чым мужчыны. А частата і сіла прыступуў напрумаў залежыць ад іх вагі: сярод хворых на цяжкія формы мігрэні каля 70% пацэнтаў маюць дыягназ «атлупценне» і ў сувязі з гэтым надзвычай незадаволены сваёй знешнасцю.

Каб прадухіліць чарговы прыступ, можна зварнуцца да лекаў. Эфектыўныя таксама гамаеапатыя і метады рэфлексаатэрапіі (класічная акупунктура, шыяцкі г.д.).

Пускавым механізмам гэтай хворобы можа з'яўляцца пэўны пах. Аднак з дапамогай пахаў мігрэні можна і вылучыць — водаратэрапія пры правільным прымяненні да вельмі добрай выні

У БЯЛЫНІЦКІМ РАЁНЕ БУДЗЕ ФАРЭЛЕВАЯ ГАСПАДАРКА

Маркуеца, што ў наступным годзе на рацэ Бабіч будзе вырошчваць таварную фарэль. Рыбаводную гаспадарку на 20 тон рыбы ў год будзе ААТ «ПМК-83 Вадуба» паблізу аўтадарогі «Магілёў—Мінск».

Для разьвяздзення фарэлі падыходзіць якасць вады ў рацэ. Да таго ж лічэцца, што фарэль — выгадная рыба: на кілаграм камбікорму яна дае кілаграм прываблення ў вазе.

Ілона ІВАНОВА.

У АБАРЧАЭННІ НОВАЯ МАНЕТА

Нацыянальны банк Беларусі выпусціў учора ў абарачэнне памятных манеты «Сярэдняя Прыпяць» серыі «Заказнікі Беларусі».

Ігар ГРЫШЫН.

У МАГІЛЕЎСКОЙ ВОБЛАСЦІ НА ПАЖАРАХ ЗАГІНУЛІ ДВОЕ ДЗІЦЕЎ

Як інфармуе прэс-служба Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС, вечарам 23 кастрычніка ў Бабруйску ў жылым доме адбыўся пажар.

24 кастрычніка ўвечары ў прыватным жылым доме ў раўным цэнтры Бялыніцкага дзючынку 2009 года нараджэння паклапа спяць 19-гадовага маці. Дзяцінчына жанчына пайшла на двор і занялася гаспадарчымі справамі.

Ілона ІВАНОВА.

ДНЯМІ беларуская парламенцкая дэлегацыя на чале са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам АНДРЭЙЧАНКАМ вярнулася з В'етнама.



Кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА са сваім в'етнамскім калегам, старшынёй Нацыянальнага сходу Нгуен Фу ЧОНГАМ, у Ханоі.

В'ЕТНАМ 3 НАМІ

Дзве дзяржавы актыўна супрацоўнічаюць у рамках міжнародных арганізацый (у прыватнасці, ААН). Супадаюць іх падыходы ў барацьбе з глабальным змяненнем клімату.

Візіт не абмежаваўся выключна кабінетнымі перамовамі. Беларускі дэлегат наведваў і вытворчасці. Яны пабылі на аўтазаводе «Кулунг-мотор».

Зоя ВАРАНЦОВА.

Для беларускіх кампаній плануецца ўвесці адказнасць за продаж беларусам тавараў і паслуг праз замежныя інтэрнэт-рэсурсы

Проблемы і перспектывы развіцця беларускага сегмента інтэрнэту абмеркавалі за «круглым сталом» спецыялісты Міністэрства інфармацыі, прадстаўнікі АБСЕ, а таксама Аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Прэзідэнце Беларусі.

Як адзначыў у сваім прывітальным слове намеснік міністра інфармацыі Аляксандр Слабодчук, інфармацыйны тэхналогі бурна развіваюцца: калі ў 2005 годзе на 100 хатніх гаспадарак прыходзілася 13 персанальных камп'ютараў, то ў 2009 — ужо 40.

Ілона ІВАНОВА.

2008 годзе займала другое месца ў СНД пасля Расіі. — Такая дынаміка ўспрымаецца намі як пазітыўны вынік сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

— Распрацаваны і ўнесены ва ўрад праект закона, які датычыцца ўсталявання адміністрацыйнага адказнасці за выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў у нацыянальным сегменце сусветнага інтэрнэту.

Ілона ІВАНОВА.

аналітычнага цэнтру пры Прэзідэнце расказалі пра Указ № 60 «Аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання сегмента сусветнага інтэрнэту».

— Я спадзяюся, што новае заканадаўства і новая практыка, якая прадугледжвае абмежаванне інтэрнэту, не будзе абмяжоўваць плуралізм і самавыражэнне ў рамках выкарыстання інтэрнэту як сродку масавай інфармацыі ў Беларусі.

Ілона ІВАНОВА.

«БУЛЬБУ ЛІТАРАЛЬНА «ВЫГРАБАЮЦЬ» ПЕРАКУПШЧЫКІ 3 РАСІІ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па 1,7 тысячы, але ў суботу да вечара, гатоў былі прывезці бульбу чалавек з Уздзенскага раёна. Дарчы, на агулалас на той момант мы ўжо практычна перасталі звяртаць увагу: катанас нерэальным, каб і ён, і момант дастаўці, і цана, і патрэбная фасюска супалі, і бульба добра прасушанай была.

Некалькі тыдняў таму бралі на кірмашы бульбу для маці ў Чэрвеньскім раёне — па 1,2 тысячы за кілаграм. Фермер з вёскі Непадалёку прывёз на кірмашаўбоусе пад самую брану.

— Ці праўда, што сёлета такія актыўныя расіяне ў набыцці нашай бульбы? Настоўкі, што многімі вёсцямі нічога на продаж у сталіцу, напрыклад, бо ўсё на месцы распрадоў?

— Праўда, бульбу літаральна «выграбаюць» пасроднікі. У іх сёлета праблемы з-за спякота года лета. Зрэшты, яны супрацоўнічаюць і ў нас, у прыватнасці, у Гомельскай, па поўдні Магілёўскай абласці: бульба набрала суму станоўчых тэмператур, не было перыяду пакоў, і яна пачынала прарастваць у зямлі...

— Ці шмат мы сёлета прадалі «другога хлеба» за мяжу? Безумоўна, ніхто не сумняваецца, што з бульбай мы будзем абавязкова. Але ці будзе яна толькі ў крамах ці таксама на рынках ад прыватнікаў?

— Па краіне ў стабілізацыйныя фонды на міжсезонны перыяд закладзена 165 тысяч тон бульбы, так што без «другога хлеба» не будзем дакладна. Думаю, і прыватнікі зарад прадалі не ўсе. А калі колькі слоў пра экспарт... За апошнія пяць гадоў сярэднегадавы паказчык экспарту склаўся 40 тысяч тон.

Ілона ІВАНОВА.

Глыбінка

НЕ ПРАЦА, А ЖЫЦЦЁ

Ужо 25 гадоў Сакольніцкім вучэбна-педагагічным комплексам «Дзіцячы сад — сярэдняя школа» кіруе Лізавета Аляксандраўна Кісялёва — педагог, дэпутат, грамадская актывістка.

У крычаўкую глыбіню яна трапіла бальным чынам — па размеркаванні пасля заканчэння сталічнага інстытута. Калі Лізавета Аляксандраўна стала на чале Сялецкай школы, у старым будынку яшчэ тапілі печкі.

Хачелі таксама пабудавать побач і спартыўны комплекс — але тут грывнула перабудова і ўсе амбіцыйныя планы давялося хуценька згарнуць.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

Лізавета Аляксандраўна выйшла замуж у Крычаве, муж працуе на асноўным прадпрыемстве горада — на цэментавым заводзе.

ШКОЛА ВЁСКУ БЕРАЖЭ

Школа ў вёсцы Сакольнічы, як знак адкрытасці для ўсіх людзей, не мае агароджы. Тут дзейнічае некалькі музеяў, вучні наладжваюць беларускі сялянскі святы.

халаса на Маскву. Ён загінуў, але ёсць звесткі, што захопнікі з пашанай пахавалі гэтага смелага чалавека.

Гэтымі днямі на кухні работнікі сталойкі і старшакласніцы гатавалі на зіму моркву: чысылі, цёрлі і складалі ў вялікія пакуні.

Настаўнікі лічаць, што дзяцей трэба вучыць не толькі разумнаму, добраму і вечнаму, але і забяспечваць сябе, зарабляць грошы сваімі рукамі.

Надаўна пайшчы вучнямі і настаўнікамі школы праміжю традыцыйнай мэты па валеіболе. Матч цапкам часцей: настаўнікі ніколі не паддаюцца вучням, нават калі гуляюць самыя малыя.

Куды дзіціці пайсці ў вёсцы? — задае рытарычнае пытанне дырэктар і тут жа адказвае: — Толькі ў школу. Таму ў нас адчыненыя дзверы ад 8 раніцы да 8 вечара.

У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.

На доследна-эксперыментальным полі дзеці працуюць разам з настаўнікамі і вырошчваюць для патрэбаў сталойкі моркву і буракі.


У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.

У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.


У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.

У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.


У Сялецкай школе для вучняў поўнаасцю бясплатнае харчаванне. Тут выкарыстоўваюць грошы, якія выдаткоўвае Крычаўскі райвыканкам, і зарабляюць самі.




Малыя гуляюць з плячэчнымі сабакамі са школьнага музея ўласных вырабаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.




Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.



Кухар Наталія ДЗЯНІСАВА паказвае запасы на зіму: мочаныя яблыкі і агуркі, якія зробілі з сялянскіх лішкаў.

Ілона ІВАНОВА. Фота Ірыны САВОСІНАЙ. Крычаўскі раён.

Ну і ну!

БУХГАЛТАР СПРАБАВАЎ БАНК ПАДМАНОЎ

Глыбоцкім міжрэчным аддзелам упраўлення дэпартаменту фінансавых раследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Віцебскай вобласці заведзена крымінальная справа ў дачыненні да бухгалтара фермерскай гаспадаркі, які, каб атрымаць банкіўскіх крэдыт у маі мінулага года, прадставіў у банк фальшыўныя звесткі.

ЗАСПАСІЎ ВЫПІЦЬ

Расіянін, індывідуальны прадпрыемнік з Кіраўскай вобласці, вырашыў і в. Парохонск (Пінскі раён) выпіць з 30-гадовай маладзцай. Запасіў жанчыну ў аўтамашыну «Вольва», а калі тая пакінула прадпрыемніцка, то ён узяўшы, што знікла 23 тыс. расійскіх рублёў.

БАБУЛЬКА ПАПЛАЦАСЯ ЗА ДАВЕРЛІВАСЦЬ

Чаргова ахвярай уласнай неабавілівасці стала 75-гадова старыя пенсіянерка, якая паверыла на слова дзюм махляркам і ўпусціла іх у кватэру.

ПРАЎДУ У ВОЧЫ

Грамадскія нагрукі Лізаветы Аляксандраўны пералічваюць доўга: старшыня грамадскага аб'яднання «Дзецім Чарнобыля» Крычавскага раёна, дэпутат, стараста Сялецкага.

З НАЖОМ КІНУЎ НА МІЛІЦЫНЭРА

патрульна-паставой службы жыхар Жлобіна, калі яму і яго нецярпелым сябрам зрабілі заўвагу на конт паводзінаў у грамадскім месцы. Як паведамілі ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама, 25-гадова сяжанр зрабіў спробу затрымаць аднаго з хулігануў, аднак той ударыў яго нажом у нагу.

Ігар ГРЫШЫН

Ілона ІВАНОВА

Зоя ВАРАНЦОВА

Павел БЕРАСЦЕЎ

Ілона ІВАНОВА

...УСЕ АДДЗЯ-ЛЕННІ ПАШ-ТОВАЙ СУВЯЗІ ВОБЛАСЦІ СЁННЯ АБ-СТАЛЯВАНЫЯ КАМ-П'ЮТАРНЫМІ КАСА-ВЫМІ СІСТЭМАМІ, ШТО ДЗІВАЛЯЕ НАБЛІЗІЦЬ ПАСЛУГІ Ў СЕЛЬСКОЙ МЯСЦО-ВАСЦІ ПРАКТЫЧНА ДА ЎЗРОЎНО ГА-РАДСКІХ НОР-МАЎ.

Паштовыя навіны

Днямі ў зварот выйшла марка «65-годдзе Арганізацыі Аб'яднаных нацый». Выданне новай паштовай маркі з'явілася ў Партугаліі, Кастрычніцкі форум быў арганізаваны Партугальскай Філатэлістычнай Федэрацыяй і Поштай Партугаліі.

Надаўна беларускія маркі экспанаваліся на XIII Міжнароднай выставе-кірмашы «Калекцыянер» у Празе і на выставіцы ў Партугаліі, Кастрычніцкі форум быў арганізаваны Партугальскай Філатэлістычнай Федэрацыяй і Поштай Партугаліі.

На выставіцы прыняў удзел 31 аператар паштовай сувязі, у тым ліку і дэлегацыя «Белпошта». Спецыяльна для правядзення адмысловага гашэння, якое было выкарыстана падчас Міжнароднай філатэлістычнай выставіцы, РУП «Белпошта» рыхтавала памятны спецтэмпель (аўтар — мастак Іван Лукін).

Найбольшым попытам карысталіся беларускія маркі з дзяржаўнай сімволікай і паштовыя серыі марак: «Нацыянальнае адзненне», «Архітэктура», «Флора і фаўна», «Авіяцыя». Высокую ацэнку атрымалі экспанаты беларускіх філатэлістаў: «Свет матылькоў» і «Лес і чалавек» — разам праз вякі.

Сярод найбольш каштоўных экспанатаў выставіцы была прадстаўленая і знакамітая марка Вялікабрытаніі — «Чорны пені» — першая марка ў гісторыі пошты, вырабленая ў чорным колеры.

НАШ КІЯСКЁР САМЫ ЛЕПШЫ!!!



Алена Генадзеўна Кавалёва

Менавіта так гавораць пра сваё кіяска-рэ, хто робіць у яе пакупкі. Пра гэтую вельмі сціпую супрацоўніцу «Саюздрука» шмат добрага расказаў мне яе пакупнікі. А кліенты ў яе «асаблівія», пераважна студэнты. Рэч у тым, што Алена Кавалёва працуе ў кіеўскай філіяльнай аддзяленні «Саюздрука» ў Віцебскай дзяржаўнай тэхналагічнай універсітэце. Менавіта гэтая прыёмная жанчына, нешматслонячая «радавая» вялікая «армія» работніцаў айчынных «Саюз-друка», атрымала ў падарунак ад «Звязды» цэплавентыляр.

— Ды што пра мяне пісаць? Я ж нічога такога не зрабіла, каб стаць гераіняй артыкула ў рэспубліканскай газетзе! А навошта фатаграфавалі мяне? — усё здзіўлялася сціплага жанчына, калі спрабаваў разгаварыць яе на рабочым месцы. Стаяў ля дзвярэй сярэд тавараў, якіх для рэалізацыі было падрыхтавана шмат. Сярод свежых нумароў прэсы — родная «Звязда». — Вы лепш напишыце пра майго пастаяннага пакупніка, які купляе заўсёды «Звязду». Падбавацца яму ваша газета...

Паколькі маю суразмоўцу нават з самай раніцай аддзігалі ад нашай гутаркі пакупнікі, што, вядома, вельмі добра для «Саюздрука», асабліва часу пагаварыць і не было. Высветлілася, што ў «Саюздруку» Алена Генадзеўна працуе амаль дзесяць гадоў, а ў кіеўскай ВВУ — чатыры год.

— Адрозненне работ у гэтым кіеўскай у тым, што мінкі з вуліцы не заходзяць, бо ўсіх у будынак не пускаюць без прычыны. Таму пакупнікі — інтэлігенты, прыёмна працаваць. Са студэнтамі наогул прыемна: яны маладыя, жартуюць, і з імі жартуюць. Я іх люблю вельмі (смяецца). — Расказвае кіяска-рэ. — Больш (у параўнанні з кіеўскай, дзе працавала раней), прадаю кніжачкі і тавары і прадукты. Галодныя студэнты на перапынку «высыпаюць», есці хочучы: вафлі, напоі бяруць...

У нашы рэзалівы нечакана ўмяшалася чарговая пакупніца. Яна прадставілася завочніцай.

З жыцця кіяска-рэ

Кіяска-рэ Святлана САВІНІЧ: «І губкі для посуду, і анучы для падлогі — што толькі не пытаюць пакупнікі ў кіеўска-рэ!»

А самым папулярным прадметам у кіеўскай прадавец Наталія Савініч называе (што б вы думалі)... шакалад і медыцынскія карткі: — Як не дзіўна, але гэта сапраўды так, — гаворыць з усмешкай жанчына. — Самае камічнае, што адразу скажаць, што ім патрэбна медыцынская картка, людзі не могуць. Прыходзяць і пачынаюць паказваць, што купіць ім трэба вельмі такую (разводзіць рукамі) рэч, і каб на ёй нічога не было напісана (смяецца). Спытае, навошта, адразу адказваюць — у пакупніку.

— Значыць, кіяска-рэ — гэта спецыяліст-дарадца-зрудыт «у адным флаконе»? — Што тэлепавет — то дакладна, — усміхаецца Наталія і дадае. — А так — што толькі не просіць: і губкі для посуду, і анучы для падлогі, і запалкі, а больш за ўсё — балончыкі для запраўкі запальнічак...

Наталія Савіч кіяска-рэ працуе ўжо трэці год. У кіеўска яна прайшла са сферы гандлю, працы з людзьмі ніколі не шуралася. Кіеў, у якім працуе жанчына, размешчаны па вул. Рафіева, 61. Раён спальны, людзей многа, працы — хоць адбаўляй, таму і працуе тут пазнаменна адразу тры кіяска-рэ.



Святлана Савініч

«Глядзіш на грошы — і разумееш, якую газету купіць» Узгадваючы пра свой першы працоўны дзень, Наталія з усмешкай распавядае: — Гэта быў шок. Асартымент агромністы: запамніць усё найменні газет — задача была няпростая. На першых парах, калі прасіць і бачыць па магчымасці купляюць. Цяжка нам, бацькам, адмовіць дзіцяці, таму калі не ад-

Віктар БУТРЫМ, дырэктар Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта»:

ПАСКОРАНАЯ ПОШТА І... СУРГУЧЫНІЦА

У Гродзенскім філіяле РУП «Белпошта» актыўна развіваюць новыя тэхналогіі, але і не забываюць пра сваю гісторыю



Віктар Бутрым

Нядаўна, да 15-годдзя РУП «Белпошта», у холе адміністрацыйнага паверха Гродзенскага філіяла з'явіліся рэчы, якія сёння ўжо немагчыма ўбачыць у нашых аддзяленнях паштовай сувязі. Сярод іх — вагі, арыфмометры, манета-лічальныя машыны, сурчуніцы, калекцыя календарных штэмпеляў... Тут жа — некаторыя ўзоры адзёна паштавікоў мінулых пакаленняў, а таксама шмат дакументаў, у тым ліку цікавых архіўных звестак па гісторыі пошты на тэрыторыі Прыёмна-мнскага краю: царскіх часоў, перыядаў польскай, нямецкай акупацыі, станаўлення савецкай улады і пазней.

Паводле слоў дырэктара Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта» Віктара БУТРЫМА, стварэнне гэтай экспазіцыі займалася ініцыятыўная група з былых і цяперашніх членаў гэтага калектыву, а таксама дапамагалі раённым вузлы паштовай сувязі, якія перадалі ў Гродна паштовыя, можна сказаць, ужо рарэізаваныя рэчы, якія там захаваліся. Прычым экспазіцыю вырашылі размясціць не ў асобным пакоі, куды патрабуецца спецыяльны доступ, а ў холе адміністрацыйнага паверха, каб усе, хто прыходзіць сюды па службовых справах, у тым ліку і паштавікі-пачтоўцы, маглі на хвілінку спыніцца і азнаёміцца з экспанатамі.

Гэта — пачатак, а ў перспектыве, спадзяецца Віктар Бутрым, на базе гэтай экспазіцыі можа быць створаны музей гісторыі паштовай справы Гродзеншчыны.

Не выключана, дарэчы, што і цяперашнія рэчы і тэхналагічныя прыёмы калісьці таксама стануць прадметам увагі для нашых на-шчадкаў. І, мабыць, сорамна за наш час паштавікам не будзе, паколькі сучасныя еўрапейскія стандарты ўкараняюцца ў Прыёмна-мнскім філіяле. Узліч, напрыклад, цэнтр абслугоўвання карпаратыўных кліентаў, які нядаўна арганізавалі на вуліцы Будзёнскай у Гродне. Тут у адным месцы канцэнтраваны цэлы комплекс паслуг і ўсё зроблена для таго, каб не было неабходнасці з'яўляцца асобна за кожнай паслугай у розныя аддзеленыя сувязі горада.

Звяртаючыся, напрыклад, за бланкамі строгай справаздачнасці, кліент бачыць, што ў гэтым жа месцы прадстаўляюцца і іншыя паслугі. Прычым за гэтымі паслугамі неабавязкова ісці самому, бо яны могуць быць набліжаны да офіса канкрэтнага спажыўца, згодна з сістэмай паскоранай пошты па прыёме і дастаўцы карэспандэнцыі.

Дарэчы, рабочае месца для аб-

слугоўвання карпаратыўных кліентаў, арганізаванай і ведамстваў у вобласці арганізавалі ў кожным раённым вузле паштовай сувязі. А яшчэ адна навінка, якая цяпер пачынае развівацца ў Беларусі ў інтарсах гэтай катэгорыі кліентаў — «Гібрыйная пошта». Гэтая паслуга павіна зацікавіць тых, хто ажыццяўляе масавыя рассылкі пісьмовай карэспандэнцыі. Кліенты пазбягаюцца ад неабходнасці самастойна альбо праз пасрэдніка друкваць, апрацоўваць прызначэння для рассылкі матэрыялы і дастаўляць іх у аддзелены паштовай сувязі. Клопаты па раздрукоўцы, канвертаванні і рассылцы інфармацыі, атрыманай ад спажыўца паслугі ў электронным выглядзе, возьмуць на сябе паштавікі. Пры гэтым, зразумела, кліентам гарантуецца канфідэнцыяльнасць перададзеных для далейшай рассылкі звестак.

У Лідзе, сталіцы сёлётных рэспубліканскіх «Даўняк», былі праведзеныя да сучаснага эстэтычнага і тэхналагічнага выгляду ўдзесьці гарадскіх аддзяленняў паштовай сувязі. Павялічылася колькасць рабочых месцаў, дзе будзе праца ў тым ліку і для аператараў паштовай сувязі, якіх для Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта» рыхтуюць у абласным цэнтры ў каледжы пры-будоўвання (адбыліся ўжо тры выпускі маладых спецыялістаў).

А для наведнікаў лідскага цэнтральнага аддзялення паштовай сувязі цяпер дзейнічае сучасная тэхналогія кіравання патокамі кліентаў па прычыне так званай электроннай карці. Наведнікам, якія зарэгістравалі ў гэтай сістэме і атрымалі талончык з пэўным нумарам, неабавязкова стаць каля аўтамата «дыхаць у спіну» іншым.

Можна, напрыклад, азнаёміцца з іншымі паштамі, што прапаноўваюцца ў гэтым аддзяленні паштовай сувязі. Альбо, што асабліва зручна для людзей пахылога ўзросту, прысеці на спецыяльна абсталяваных месцах і дакачацца, калі аўта-інфармацыя запраціць вас да таго ці іншага аўтамата.

Дарэчы, Ліда адметная і тым, што з'яўляецца транзітным сартавальным вузлом, дзе праходзіць апрацоўка ўся пошта вобласці. Сёння там прайшла рэканструкцыя, прычым не толькі што дачытыя будынка, даху і фасада, але і па мадэрнізацыі тэхналагічнай часткі. Пры гэтым упершыню ў краіне задзейнічалі новыя транспарціровыя беларускія вытворчасці. Маркуецца, што да канца года будзе ўдасканалены ўвесь цыкл сартавання пошты, зноў жа на аснове айчынных абсталявання.

Увогуле, лічыць Віктар Бутрым, мяжы дасканаласці няма і зроблена для паскарэння і паляпшэння якасці абслугоўвання кліентаў далёка не усё. Так, усё б выключна аддзелены паштовай сувязі вобласці сёння ўжо абсталяваны камп'ютарнымі касавымі сістэмамі, што дазваляе наблізіць паслугі ў сельскай мясцовасці практычна да ўзроўню гарадскіх нормаў. Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Паштовыя навіны

Беларусь прыняла ўдзел у стратэгічнай канферэнцыі Сусветнага паштовага саюза-2010 у Найробі (Кенія)

Напрыканцы верасня ў Аддзяленні ААН у Найробі (Кенія) адбылася Стратэгічная канферэнцыя Сусветнага паштовага саюза, у працы якой прыняў удзел генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Юрый Камаў.

Канферэнцыя арганізавалася пад кіраўніцтвам Сусветнага паштовага саюза (СПС) ўрадам Кеніі і кенійскай поштай. Удзельнікі абмяняліся думкамі ў пытаннях развіцця паштовай сувязі, а таксама азнаёміліся з новаўвядзенымі ў галіне развіцця паштовага сектара.

На саіце СПС быў выкладзены даклад ад РУП «Белпошта» на тэму «Тэхналагічны прарэз і змяненні ў настраі кліентаў: якім чынам паштовыя службы могуць адпавядаць кліентам». Доклад быў змешчаны на англійскай і французскай мовах.

КАЛІ З ПРАЦАЙ ШАНЦУЕ

Калі б на конкурсе прафесійнага майстэрства паштавікоў гарадскіх і сельскіх аддзяленняў сувязі выбралі самага вясёлага, шчырага і абаяльнага супрацоўніка, то сёлета, хутчэй за ўсё, першае месца адкапіла б Марына ШАРАЙ — начальнік пятага аддзялення сувязі Калінкавічы. Але такой намінацыі на конкурсе няма (можа, таму, што ўжо надта шмат абаяльных супрацоўніц працуе на пошце?). Затое Марына без праблем удалася стаць адной з лепшых у прафесіі.

На конкурсе яна заваявала другое месца, і яе сама прызнаеца, «адчувае радасць, гонар за свой філіял, працу, за тое, што мы лепшыя». Прычым на кіруючым пасадзе Марына працуе крыху больш за два гады. І вось адно з першых прызначэнняў заслуг — на конкурсе Марына праявілася сябе як лепшы тэарэтык паштовай справы і атрымала адзін з буіных прызоў — пральную машыну, якой якраў у гаспадарцы і не хапала. Служыць на пошце Марына з 19 гадоў і вельмі задаволеная сваёй прафесіяй.

— Мне падабаецца мая праца, гэта пастаянныя зносіны з людзьмі. А яны ў нас добрыя, ветлівыя. У гэтым паштанцава. Сталым людзям цікава прысеці на пошту, пагутарыць, чымсьці сваім падзяліцца, нас паслухаць. Нас абавязкова вінуць за ўсім святымі. Людзі прыходзяць розныя, многа сярэд іх і тых, хто любіць «Звязду».

У Калінкавічах сярэд паштавікоў у нас ёсць свае людзі. Так, Марына ўзгадала Ганну Афанасьеўну Казлову, якая шмат гадоў адраўлявала на пошце эканамістам, а цяпер на пенсіі і не расстаеца са «Звяздой».

Спрабую высветліць у Марыны, можа, яна ведае якія сакрэты, якой павіна быць газета, каб яе ўсе вылісвалі? Але, аказваецца, ніякіх сакрэтаў няма, у кожнай газетзе свой настрой, аура і адпаведна — свае чытачы. Трэба толькі, каб была праграма тэлеперадач, самыя разнастайныя навіны, пры гэтым каб не забываліся ні на якія катэгорыі чытачоў, каб былі, напрыклад, спартыўныя каментары і моладзевыя рубрыкі. А далей ужо справа за журналістамі, як яны змогуць усё падаць.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.

Прыём плацяжкоў на карысць аператараў сатавай сувязі, пагажэнне банківскіх крэдытаў — увесь спектр гэтых паслуг цяпер, роўна як у горадзе, аказваецца і на вёсцы. Разам з тым, значнае шмат задач па тэхналагічнай мадэрнізацыі і перабудове лагістычных схем, каб паскорыць дастаўку пісьмовай карэспандэнцыі, паштовых адраўляючых, а таксама друкаваных сродкаў масавай інфармацыі кліентам.



Марына Шараі

ПРАДАЕЦЦА ГАЗЕТА

Панядзелак — дзень... не кажаць, што цяжка, — проста не ўсім звычайны. Хаця б таму, што не трэба збываць да шапіка, дзе ў іншыя дні купляеш свежыя газеты.

Зручна яны раскладзены: што называецца, вокан кінуй — і ўсё, як на далоні... Але ж і разгубіцца можна таксама: безліч перыядычных выданняў і кніг, незлічона рознай драбязі!

— Гэта толькі спаткаць палюха, — усміхаюцца кіяска-рэ з дзесяцігадовым стажам Святлана Панкратова і Алена Дубовіч. — Здавалася нават, што ніколі не запомніш, што дзе ляжыць і што колькі каштуе (тым больш, што і цэны мяняюцца...), але ж з часам прывыкаеш, запамінаеш... Нават пакупніку.

Яны ў сталічным шапіку №114 РУП «Белсаюздрук», ну безумоўна ж, розныя. Але тых, хто пастаянна купляе «Звязду», кіяска-рэ ведаюць. Кажуць, пенсіякэра адна штодзень па свежы нумар прыходзіць, студэнты Інстытута журналістыкі (ён непадалёк размешчаны), беларускамоўныя людзі ёсць... Хоць, на жаль, і няма.

Лек паказвае аналіз, у гэтым шапіку лепш, чым у іншых (прынамсі, сталічных). За што яго прадаўцы Святлана ПАНКРАТАВА і Алена ДУБОВІЧ адзначаны сімпільным зваздуўскім прызам у выглядзе вентылятара. І падзякай!

Матэрыялы спецапраекта падрыхтавалі: У. ЗДАНОВІЧ, І. ЛАПАТОВА, В. ДОУНАР, А. ДЗЯДЗЮЛКА, А. ПУКШАНІК, Б. ПРАКОПЧЫК, Н. ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ГЭТА БЫЛО НЯДАЎНА... З гісторыі з'яўлення друкаванай паштовай прадукцыі

Друкаваныя выданні пачалі з'яўляцца на нашай зямлі ў часы Вялікага Княства Літоўскага. Гэта былі газеты-аднадзёны, якія асвятлялі значныя

Звычайкі, якія псуюць знешнасць

Што ў першую чаргу прыходзіць на розум пры словазлучэнні «шкодныя звычайкі»? Курэнне, алкаголь. Але наўрад ці каму прыйдзе ў галаву, што шкодна, напрыклад, усміхацца. І дарма: для знешнасці звычайка пастаянна усміхацца нават вельмі шкодна, бо правакуе з'яўленне мімічных маршчынаў.

Звычайка выціскаць вугры
Пры самастойных выцісканнях чорных кропак вугроў ёсць верагоднасць траўмаваць здаровыя тканкі, разнесці інфекцыю. Усё гэта неабходна выкліча новы «прыступ» вугроў.

Як пазбавіцца? Працягнуць вытрымку, а лепш аддацца ў рукі прафесіяналаў. Калі вугроў шмат, перагледзець рацыён, выключыўшы прадукты-правакатары (алергенны, прадукты з лішкам «хіміі»), схадзіць да дэратолага і эндарынолага.

Звычайка жмурыцца, хмурыцца, моршчыцца
Шматлікія мімічныя рухі мы звычайна рэфлекторна, і адсаць іх практычна немагчыма. Аднак прычыны жмурыцца, моршчыцца, трыць без канца падкожныя вусны. У выніку індыўідуальныя мімічныя звычайкі кожнага даволі хутка адлюстравяцца на твары. Мімічныя маршчыны з'яўляюцца першымі — яны бываюць нават у падлеткаў.

Як пазбавіцца? Адзіны шанец — строгі кантроль. Альтэрнатыўны метад змагання для гультаяватых і багатых — ботакс. Пасля ін'екцыі мярзлаксанту цягліцы самі расслабляцца, так што нахмурыцца або прыжмурыцца вочы будзе папросту немагчыма. Аднак праз паўгода-год эфект пройдзе і давядзецца зноў паўтараць працэдуру.

Змагання з мімічнымі маршчынамі трэба комплексна: рэгулярныя відзіты да касметолога (пілінг, масаж), кантроль над мімікай і ботакс пры неабходнасці.

Звычайка чытаць лежучы
Маршчыны на шыі тым, хто прывык чытаць лежучы, забяспечаныя. Пры нязручным становішчы галавы скура на шыі збіраецца ў складкі, а пачынаюць з'яўляцца дачасныя маршчыны, а калі раптам гэты брудны або потны рукамі, то можна і інфекцыю занесці.

Як пазбавіцца? Масіраваць шыю непажадана з-за блізкасці шчытападобнай залозы, ботакс таксама калюць не рэкамендуецца. Застаецца адно — чытаць сядзячы.

Звычайка чапаць твар
Многія незаўважна для сябе то шчаку падапруць, то нос пачухаюць, то за падбародак схопяцца. Шкода ад гэтага падвойная: пастаяннае расцягванне спрыяе з'яўленню дачасных маршчынаў, а калі раптам гэты брудны або потны рукамі, то можна і інфекцыю занесці.

Як пазбавіцца? Вывучце, як і ў выпадку з мімікай, шчвёрды самакантроль.

Звычайка кусаць вусны
Па-першае, пакусаньня вусны выглядаюць неэстэтычна. Па-другое, у ранкі і мікратрашчыны, якія ўзнікаюць падчас кусання, лёгка можа патрапіць бруд, што ў выніку прывядзе да запалення. Па-трэцяе, пакусаньня вусны не так проста нафарбавана дэкаратыўнай памадай — яна толькі зробіць больш выразнымі ўсе дэфекты.

Як пазбавіцца? Выратаванне (акрамя ўжо звычайка самакантролю) можа прынесці ўсё тая ж дэкаратыўная памада, асабліва непрыемнага смаку — кусаць нафарбаваныя вусны досыць непрыемна.

Звычайка грызці пазногці
Аніхафагія (грэчаскае слова ад «onux» — пазногаць і «phagein» — пахрысць) пакутуе кожнае трэцяе дзяцвя ў ўзросце ад 7 да 10 гадоў, палова падлеткаў і траціна дарослых, прычым пераважаюць жанчыны. Некаторыя лічаць аніхафагію псіхічным захворваннем. Іншыя мяркуюць, што яна перадаецца ў спадчыну. Зрэшты, большасць спецыялістаў схільна да таго, што людзі, якія грызці пазногці, проста больш трывожныя і часцей сустракаюцца са стрэсамі, чым астатнія. Аднак да канца праблема абгрызеных пазногцяў яшчэ не вывучаная...

Пазногці чалавека, які іх грызе, — сумнае відзівішча: няроўныя, абкусаныя краі, пашкоджаныя куцікула і скура вакол пазногця, задзірыны, ранкі.

Як пазбавіцца? Камусьці дастаткова лёгкага самакантролю, камусьці дэмадою пару сансаў у псіхатэрапеўта — часам бывае дастаткова ўсядоміцца, што менавіта прымушае чалавека грызці пазногці, і звычайка знікае сама. Варыянты намавання пазногцяў спецыяльным лакам або ёдам лічацца малаэфектыўнымі, таксама які і манера «грызці» сябе за тое, што вы грызце пазногці.

Звычайка сядзець нага за нагу
Гэтая звычайка ёсць практычна ва ўсіх, у першую чаргу, у тых, хто прыводзіць працоўны дзень сядзячы. Прычым тут знешнасць? Успомніце пра варыкоз. Непрывабная сетка пашырэных вен на нагах — прамое наступства перацяжання крывяносных саудаў і парушэння кровазвароту.

Дарчы, поза «нага на нагу» можа прывесці да застою крыві ў вобласці малога таза, што асабліва шкодна для жанчын (і вельмі шкодна для цяжарных).

Як пазбавіцца? Трэба купіць вельмі зручнае, якое падыходзіць менавіта вам, камп'ютарнае крэсла і завесці звычайку пры любой магчымасці паднімаць ногі вышэй — на падстаўку, падлакотнік каналы і інш. Хутчэй за ўсё, цэлу спадабаецца новы ўзровень камфорту, і вы незаўважна для сябе перастанеце перакрываюцца нагі.

Падрыхтавала Ірына ПЯТРОВІЧ.

Ездзіў пад чужым прозвішчам
Пазбаўлены на тры гады вадзільскага пасведчання 27-гадова мінчанін купіў праз інтэрнет права на кіраванне аўта...

Прычым, паводле звестак прэс-афіцэра Фрунзенскага РУУС Алы Галубовіч, яго не спыніў нават той факт, што ў дакуменце стаяла чужое прозвішча. Ён знайшоў у інтэрнэце аб'яву аб аказанні дапамогі ва ўзнаўленні вадзільскага пасведчання і заплациў за паслугу 750 тысяч рублёў. Аднак, як высветлілася ў далейшым, сапраўдным у новым дакуменце было толькі адно — фотаздымак гэтага аўтамагара. Што і ўстанавілі супрацоўнікі ДАІ, якія спынілі хітраўна праверкі дакументаў і выкрылі падман. Такім чынам, за яздзю без вадзільскага пасведчання мінчанін прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Больш за тое, за падобку і выкарыстанне фальшывых дакументаў аддзелам даснавання папярэдняга расследавання Фрунзенскага РУУС у дачыненні да яго завездзена крымінальная справа...

Ігар ГРЫШЫН.

Каня звялі ліцэісты
З адміністрацыі СВК «Маяк камуны» Аршанскага раёна паведамлілі ў міліцыю пра начное знікненне каня. Жывёла ўтрымлівалася на незаконнай ферме ў вёсцы Стайкі. Страту гаспадарка ацаніла ў 1,2 мільёна рублёў. Міліцыянеры з раённага аддзела ўнутраных спраў устанавілі, што каня звялі два ліцэісты — кожнаму па 17 гадоў. Хлопцы знаходзіцца на ўліку ў інспекцыі па справах няпоўнагадовых. Завездзена крымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У польшчы вядоўцаў у тэлестудыю праектуюць як галаграму!

А ў Даніі са скаргамі чытачоў у газете разбіраецца грамадскі амбудсмен. Спецыяльны карэспандэнт «Звядзды» Глеб Лабадзенка — пра некаторыя асаблівасці польскай, шведскай і дацкай прэсы



ПОЛЬШЧА: ГАЛАГРАМЫ І ВІРТУАЛЬНАЯ СТУДЫЯ
На польскім тэлебачанні TVN24 нам паказалі рэчы, якія раней кожны бачыў хіба што ў фільме «Зорныя войны».

Спачатку — віртуальную студыю. Гэта — невялікі пакой, цалкам з'яўляюцца — падлога, стол, сцены. Яго здымаюць тры камеры — дзве статычныя і адна на апэратарскім кране. Прашаўнікі ставяць стол, крэслы. Вы садзіцеся — і пачынаеце размаўляць. У з'яўленым пустым пакоі. А на экране тэлевізара глядачы бачаць, як вы сядзіце ў шыкоўнай студыі з дарагімі дызайнерскімі дэкарацыямі... Усе яны робяцца выключна з дапамогай камп'ютарнай графікі. Але дэкарацыі — гэта што. Майстар націскае адну кнопку — і мы апынаемся на плошчы ў Старым горадзе Варшавы. Вакол вас пачынаюць хадзіць людзі, вось празраджа нейкая машына. Узнікае мэбля — драўляны столік і крэслы, як у кавярні. Ці можна сесці за гэты намаляваны столік і паставіць на яго кубачак кавы? Можна. Наш гід прыносіць зялёныя кубы (пад колер усёй студыі), ставіць так, каб яны супадалі з мэбля на экране. Мы сядзем на куб, ставіць на іншы куб філіжанку кавы — а на экране сядзіце за тым, намаляваным, столікам. Гэты эфект дасягаецца вельмі проста. Абсталюванне наладжана так, што яно не ўспрымае зялёны колер, проста не бачыць яго. І куб, які ставіцца на месца намаляванага на экране століка, робіцца «празрачным».

Майстар націскае кнопку зноў — і мы апынаемся ў салоне самалёта. Роўна на месцы намаляваных крэслаў акуратна ставіцца сапраўдныя, і вось — мы ляжым, а нехта, бы сцюдэз, ходзіць па пакоі. Камп'ютарная графіка настолькі дасканалая і прадуманая, што дакладна рамаляваныя нават структура тканіны на крэслах самалёта — і калі камаера «наздае» на вас — крысьці здаюцца сапраўднымі!

Шчоўк — і мы ў цалкам белае студыі. Каля вядоўцы «вырастаюць» слупкі і дыяграмы з лічбамі ды адсоткамі. Можна хадзіць сярод іх, паказваць рукамі і тлумачыць глядачу, што да чаго. Прычым — для адчування рэальнасці — слупкі могуць быць «непразрачнымі», вы можаце схваціцца за кожны з іх. Шчоўк — і яны, наадварот, апынаюцца за вашаю спінаю.

— Я не падлічваю дакладна, колькі каштавала нам гэтая студыя, — кажа Мацей Сламчыньскі, прадзюсар TVN24, адказны за новыя тэхналогіі. — Але мая казачка дакладна, што на ёй мы эканомім сотні тысяч еўра ў год! Бо раней даводзілася выкручвацца з дэкарацыямі. Пам'яны тканіну на заднім плане — вось і ўся новая дэкарацыя. Гэтая студыя дазваляе нам маляваць шыкоўныя дэкарацыі, якіх у рэальнасці не існуе! Калі вырабляць і сапраўдны — гэта астранамічныя сумы. Цяпер жа, дзякуючы віртуальнай студыі, мы здымаем тут 14 праграм за дзень — не выдаткуючы на дэкарацыі ні гроша!

Другая тэхналогія, якую паказвае Мацей, ша-кіруе яшчэ больш. Вядоўцаў праектуюць у студыю... як галаграму! Вось у віртуальнай студыі стаіць сапраўдны журналіст — і размаўляе з жанчынай-карэспандэнткай. Кабета насамрэч у гэтую хвіліну знаходзіцца ў Бруселі, яе «скануюць» — і перадаюць у варшаўскую студыю як галаграму, праекцыю! А выглядае, як сапраўдныя!

— Самымі першымі такую мажлівасць выкарысталі на канале CNN, — кажа Мацей Сламчыньскі. — Мы сталі думаць, як нам паўтараць гэта — бо не ведалі, як дакладна яны так зрабілі. Нашы майстры выпрацавалі тэхналогію. А пасля мы даведаліся, што канал CNN аддаў за гэта 200 тысяч долараў. Мы доўга смяліся, бо зрабілі гэта ў параўнанні з CNN практычна бясплатна... Больш за тое, у нас атрымалася настолькі рэальнасць, што мы вырашылі «фраззаць» карэспандэнтку на палосачкі з дапамогай камп'ютара. Інакш — які сэнс у галаграме, калі яна выглядае, як чалавек у студыі? Нам жа хацелася паказаць глядачам, якія дзівосны мы вынаходзім для іх камфорту і забавы!..

На гэтым жа канале ў нас было некалькі творчых сустрэч з журналістамі і тэхнікамі. На семінары з Магдаленай Рачкоўскай нас здзіўляла сістэма аплаты працы. Марта паказвала два вяс рэпартажы. Адзін — як у Варшаве паліцыя застрэліла цемнаскурага мужчыну падчас нейкай бойкі на кірмашы. Другі — як у касцёле за сотні кіламетраў ад Варшавы знайшлі невядомы астатні ў крыпце. Журналістка першая — разам са святарам — спусцілася туды, каб прысутнічаць пры ўскрыцці трунаў.

— Магда, а колькі рознілася аплата гэтых двух рэпартажаў? — запыталі мы.

— Ні на колькі, — адказала Магда. — Я атрымліваю сталы заробак, за рэпартажы мне нічога не прыплюсваюць.

Для нашых рэалій і менталітэту гэта здзіўна. У Беларусь вельмі часта журналісты даюць невялікую стаўку, астатняе ён мусяць зарабіць ганарарамі. А як яшчэ прымусяць журналіста пісаць? Дай вялікі заробак — будзе ляжаць на пецы і ў столь пльываць. І з'яўляюцца ездзіць па камандзіроўках, калі за «мінскі» артыкулы даюць столькі ж.

Яшчэ адно здзіўленне было ў нас падчас наведвання рэдакцыі сайта Gazeta.pl — аднаго з самых папулярных навінных сайтаў Польшчы. Ён належыць да холдынга Agora, які сярод іншых выдае прэстыжную Gazeta Wyborcza і бясплатную рэкламную газету Metro. Не будзь пераказваць журналісцкі фішкі, якімі дзяліліся польскія калегі. Згадаю тэхнічны момант. Рэдакцыя ўзяла ў наём суперабсталюванне — запячкі з адной-адваімі кнопкай. Журналіст прыязджае на месца падзеі, дастае відэамеру, падключае да запячкі, націскае кнопку адзіную кнопку — і на сайт адразу ж ідзе жывы (!) відэатрансляцыя падзеі! Такі запячкі набыць немагчыма — адзіная фірма, якая імі валодае ў Польшчы, не прадае, а здае ў наём. Зразумела, так выгадна — бо пракач каштуе 2000 еўра за ме-

сяц. Сайт Gazeta.pl наймае 5 такіх запячкікаў.

ШВЕДЦЫЯ: ШТО НІ НАПІШЫ — АДКАЗВАЕ РЭДАКТАР
У шведскім горадзе Мальме мы правялі адзін дзень — у рэдакцыі масавай газеты Sydsvenskan. Запомнілася мілая дэталі. Паводле шведскіх законаў, адказнасць за ўсё змест газеты нясе асабіста галоўны рэдактар. Што журналіст ні напіша, як бы на яго ў суд ні падавалі — плаціць штраф і сядзець за кратамі будзе рэдактар. У Беларусь, напрыклад, можна асабіста і газету, і асабіста журналіста. Як вы думаеце, што больш справядліва?

ДАНИЯ: КАРЫКАТУРЫ І АМБУДСМЕНЫ
У Даніі мне запомніўся відзіт у рэдакцыю газеты Politiken. Яна вядомая тым, што надрукавала 5 гадоў таму карыкатуры на прапрака Мухамеда. Дакладней, не сама Politiken, а «Jyllands-Posten», якая ўваходзіць у гэтую ж кампанію. З таго часу рэдакцыя наняла ўзброенаю ахову, якая адзін раз ужо затрымала на парозе рэдакцыі тэрарыста, які ішоў з імі разбірацца. Перыядычна рэдакцыя атрымлівае лісты з пералікам, у якім парадку будуць зарэзаны журналісты і рэдактары газеты. А нядаўна, роўна на пяту гадавіну выхату карыкатуры, той самы мастак даваў прэс-канферэнцыю ў рэдакцыі. Лішне казаць, што ахоўваюць мерапрыемства была сцягнутая ўся паліцыя Капэнгагена.

Дык вось, у гэтай газеце ёсць нязвычайна вядомы астані да кірмашы. Другі — як у касцёле за сотні кіламетраў ад Варшавы знайшлі невядомы астатні ў крыпце. Журналістка першая — разам са святарам — спусцілася туды, каб прысутнічаць пры ўскрыцці трунаў.

— Магда, а колькі рознілася аплата гэтых двух рэпартажаў? — запыталі мы.

— Ні на колькі, — адказала Магда. — Я атрымліваю сталы заробак, за рэпартажы мне нічога не прыплюсваюць.

Для нашых рэалій і менталітэту гэта здзіўна. У Беларусь вельмі часта журналісты даюць невялікую стаўку, астатняе ён мусяць зарабіць ганарарамі. А як яшчэ прымусяць журналіста пісаць? Дай вялікі заробак — будзе ляжаць на пецы і ў столь пльываць. І з'яўляюцца ездзіць па камандзіроўках, калі за «мінскі» артыкулы даюць столькі ж.

Яшчэ адно здзіўленне было ў нас падчас наведвання рэдакцыі сайта Gazeta.pl — аднаго з самых папулярных навінных сайтаў Польшчы. Ён належыць да холдынга Agora, які сярод іншых выдае прэстыжную Gazeta Wyborcza і бясплатную рэкламную газету Metro. Не будзь пераказваць журналісцкі фішкі, якімі дзяліліся польскія калегі. Згадаю тэхнічны момант. Рэдакцыя ўзяла ў наём суперабсталюванне — запячкі з адной-адваімі кнопкай. Журналіст прыязджае на месца падзеі, дастае відэамеру, падключае да запячкі, націскае кнопку адзіную кнопку — і на сайт адразу ж ідзе жывы (!) відэатрансляцыя падзеі! Такі запячкі набыць немагчыма — адзіная фірма, якая імі валодае ў Польшчы, не прадае, а здае ў наём. Зразумела, так выгадна — бо пракач каштуе 2000 еўра за ме-

сяц. Сайт Gazeta.pl наймае 5 такіх запячкікаў.

ШВЕДЦЫЯ: ШТО НІ НАПІШЫ — АДКАЗВАЕ РЭДАКТАР
У шведскім горадзе Мальме мы правялі адзін дзень — у рэдакцыі масавай газеты Sydsvenskan. Запомнілася мілая дэталі. Паводле шведскіх законаў, адказнасць за ўсё змест газеты нясе асабіста галоўны рэдактар. Што журналіст ні напіша, як бы на яго ў суд ні падавалі — плаціць штраф і сядзець за кратамі будзе рэдактар. У Беларусь, напрыклад, можна асабіста і газету, і асабіста журналіста. Як вы думаеце, што больш справядліва?

ДАНИЯ: КАРЫКАТУРЫ І АМБУДСМЕНЫ
У Даніі мне запомніўся відзіт у рэдакцыю газеты Politiken. Яна вядомая тым, што надрукавала 5 гадоў таму карыкатуры на прапрака Мухамеда. Дакладней, не сама Politiken, а «Jyllands-Posten», якая ўваходзіць у гэтую ж кампанію. З таго часу рэдакцыя наняла ўзброенаю ахову, якая адзін раз ужо затрымала на парозе рэдакцыі тэрарыста, які ішоў з імі разбірацца. Перыядычна рэдакцыя атрымлівае лісты з пералікам, у якім парадку будуць зарэзаны журналісты і рэдактары газеты. А нядаўна, роўна на пяту гадавіну выхату карыкатуры, той самы мастак даваў прэс-канферэнцыю ў рэдакцыі. Лішне казаць, што ахоўваюць мерапрыемства была сцягнутая ўся паліцыя Капэнгагена.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 7.58	17.49	9.51
Віцебск — 7.51	17.35	9.44
Магілёў — 7.48	17.39	9.51
Гомель — 7.41	17.39	9.58
Гродна — 8.12	18.04	9.52
Брэст — 8.09	18.08	9.59



НАДВОР'Е на заўтра

Віцебск	Мінск	Магілёў
757 мм рт.ст. +8...+6°C	747 мм рт.ст. +2...+4°C	745 мм рт.ст. +3...+5°C

...у суседзі

Варшава	Кіев	Рыга
+7...+8°C	+4...+6°C	+5...+7°C
Вільнюс	Масква	С-Пецярбург
+6...+8°C	+2...+4°C	+1...+5°C

26 кастрычніка

1795 год — адбыўся трэці (канчатковы) падзел Рэчы Паспалітай.

1863 год — дзень нараджэння футбола: прадстаўнікі англійскіх футбольных клубў сабраліся ў Лондане, каб вызначыць адзіныя правылы гульні і арганізаваць Нацыянальную футбольную асацыяцыю — найстарэйшую сёння ў свеце.

«Не будзем пераборлівымі: лепш мець старыя, патрыямныя брыльянты, чым не мець ніякіх».

Марк Твен (1835—1910), амерыканскі пісьменнік.

КАРАВАЙ, З ЯКІМ СУСТРАКАЮЦЬ МАЛАДЫХ, НЕЛЬГА КУСАЦЬ І ЛАМАЦЬ

● Па-першае, стаўленне да хлеба заўсёды было асцярожнае. Хлеб нельга ламаць, кідаць, пераварочваць. Адкуль сёння з'явілася традыцыя кусаць ці ламаць хлеб на вяселлі, прыгаворваючы: «Хто больш адкусіў, той і галоўны ў сям'і!», невядома. Галоўны ў сям'і заўсёды быў муж. І не варта парушаць шматвяковыя асновы.

● Па-другое, адломваючы ці кусаючы хлеб, можна прасыпаць соль, што заўсёды было дрэннай прыкметай. Існуе толькі адно правільнае рашэнне: хлеб-солі трохі пацалаваць і прыняць яго як першы і самы дарагі вясельны падарунак, які заўсёды сімвалізаваў доўгае шчаслівае сямейнае жыццё маладых.

● Гэты каравай маладая сям'я захоўвае ўсё жыццё, пераходзіць з ім з хаты ў хату, выпраўляе сына ў вайска і г. д. А можа з'есці яго на працягу першага вясельнага тыдня, ні з кім не падзяліўшыся. Заўважым, што ў старажытнасці існаваў звычай ламаць рытуальны хлеб над галавой нявесты — як знак таго, што яна павінна страціць цнатлівасць і стаць жанчынай — прадаўжальніцай роду.

Асана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімінемся!

— Ты так сумнеда...
— Гэта камп'ютэр?
— Гэта жах!
— Я думаю, што вам будзе няёмка мяне па прозвішчы зваць...
— Мяне не цікавіць, што ты думаеш!
— Маё прозвішча — Каханых...
— Паехалі, Лёша!
— Муж сядзіць за камп'ютарам і гуляецца ў стралюку. Жонка спрабуе прыгнучыць яго увагу:
— Ну вось адкажы мне, навошта табе гэтыя монстры, калі ў цябе ёсць я?

Падчас рамонт кватэры на гр. Пятрову завалілася шафа. За медыцынскай дапамогай не звярталася, бо не магла тыдзень з-пад яе вылезці.

Бос знаёміцца з новым шаферам:
— Як ваша прозвішча?
— Мяне зовуць Лёша.
— Мяне цікавіць ваша прозвішча, таму што я прывык звяртацца да шафераў па прозвішчы!

Герою-палюбоўніку

«АТАВАРЫЎСЯ» НА 44 МІЛЬЁНЫ

У Смілавічах невядомы зладзюжка ў ноч на мінулы суботу забраўся ў краму, папярэдняе разбіўшы шыбу і вырваўшы металічныя краты.

Як паведамілі карэспандэнту «Звядзды» ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Міннаблвыканкама, здобываць злучэнні сталі хатні кінастары, 6 тэлевізараў, 3 сістэмныя блокі, 4 ноутбукі, 3 маніторы, 24 мабільныя тэлефоны, 3 нічбавыя фотакамеры і 18 флэш-картаў на агульную суму 44 мільёна рублёў. А вось у Уздзенскім раёне за ноч з поля адной з фермерскіх гаспадарак нехта ўмудрыўся зрэзаць і скрасці ажно 5 тон капусты. Урон, які нанесла гаспадарка ў выніку гэтай начной «вылазкі», ацэньваюцца больш як у 7 мільёнаў рублёў. Як і ў папярэднім выпадку праваахоўнікі высвятляюць асобу зладзея.

Ігар ГРЫШЫН.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 2200113, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 5199. Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, скаржарытэя — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыя: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by